

Національний університет
«Києво-Могилянська академія»

Canadian Institute of Ukrainian Studies

Kyivan
Academy

Volume 13

Київська
Академія

Випуск 13

Kyiv
DUKH I LITERA
2016

Київ
ДУХ I ЛІТЕРА
2016

Редакційна колегія

- Наталя Яковенко голова редколегії, упорядник, НаУКМА
Максим Яременко упорядник, НаУКМА
Сергій Головащенко НаУКМА
Марина Ткачук НаУКМА

Редакційна рада

- Giovanna Brogi Bercoff Università Degli Studi di Milano
Михаїл Дмитриєв Московський го́сударственный
университет имени М.В.Ломоносова
Сергій Йосипенко Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди
НАН України
Zenon Kohut Canadian Institute of Ukrainian Studies,
University of Alberta
Heather Coleman University of Alberta
Лариса Довга Національний університет
«Киево-Могилянська академія»
Gary Marker State University of New York at Stony Brook
Natalia Pylypiuk University of Alberta
Serhii Plokhi Harvard University
Frank Sysyn University of Toronto
Василь Ульяновський Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Усі статті журналу проходять попереднє анонімне рецензування

Цей випуск побачив світ у рамках угоди про співробітництво
між НаУКМА та КІУС
за підтримки Канадського Інституту Українських Студій
(Програма досліджень Східної України імені Ковальських)

Позиція редколегії не завжди збігається з думкою авторів.

Усі права застережено.

Передруки та переклади можливі лише зі згоди авторів та редколегії.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ
Серія KB № 10368

© НаУКМА, 2016

© Автори статей, 2016 (Випуск 13)

ISSN 1995-025X

Зміст

I. СТАТТИ

Киево-Могилянська академія

- Микола Симчиц. Києво-могилянський аристотелізм
в контексті другої схоластики 11

Київська духовна академія

- Світлана Кузьміна. Вихованці Київської духовної академії
брата Пархомовичі: освітяни, богослови, історики 33

Terra Academica

- Віталій Михайлівський. Три мови, одне воєводство:
письменність подільської шляхти у середині XVI століття .. 62

- Степан Бліндер. У пошуках «партнера»,
або як Олицька школа стала філією Замойської академії ... 88

Дзяніс Лісейчыкаў. «Азъ, Iерей...»:

- «русская» мова метричних книг уніяцьких цэркваў
Вялікага Княства Літоўскага XVII–XVIII стагоддзях 109

- Василь Кметь. Історичні студії
у Львівській езуїтській академії (1661–1773). 173

- Назарій Лоштин. Haeretici prohibiti: заборонені книги
у бібліотеці езуїтського колегіуму в Перемишлі
(за матеріалами інвентаря 1774 р.). 204

Володимир Маслійчук. Від «додаткових класів» до «народного училища». Світський освітній заклад у Харкові 1775–1789 рр.....	228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

II. ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ

Максим Яременко. «Сей сосудъ ко употребленію священныѧ води сошрудися...»: до характеристики ректорства Феодосія Гутуревича	250
Про авторів	265

Contents

I. ARTICLES		
Kyiv Mohyla Academy		
<i>Mykola Symchych.</i> Kyiv-Mohyla Aristotelianism in the Context of the Second Scholasticism	11	
Kyiv Theological Academy		
<i>Svitlana Kuzmina.</i> Parchomovich Brothers, The Alumnus of Kyiv Theological Academy: Educators, Theologians, Historians ..	33	
Terra Academica		
<i>Vitaliy Mykhaylovskiy.</i> Three Languages and One Voivodeship: Literacy of Podillia Nobility in the Middle of the 16 th Century ..	62	
<i>Stepan Binder.</i> In Search of a Partner or How the School of Olyka Became a Branch of Zamoyski Academy.....	88	
Dzianis Liseichykau. “Az, Ierei...”: Ruthenian Language of Parish Registers of the Grand Duchy of Lithuania Uniate Churches in the 17 th –18 th Centuries		109
Vasyl Kmet’. Historical Studies at Lviv Jesuit Academy (1661–1773)..		173
Nazariy Loshtyn. Haeretici Prohibiti: Prohibited Books in the Library of the Jesuit College in Przemysl (Based on the Inventory of 1774)		204

<i>Volodymyr Masliychuk.</i> From the “Additional Classes” to “Public School”. Secular Educational Institution in Kharkiv, 1775–1789	228
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

II. DOCUMENTS AND MATERIALS

<i>Maksym Yaremenko.</i> “This Vessel Was Manufactured for Holy Water...”: on the Characteristics of Rector Feodosiy Gugurevych Times	250
Contributors	265

Статті

Wójcik, Walenty. «Rozwój seminariów trydenckich w Polsce w świetle sprawozdań biskupich «ad limina» do XX wieku.» *Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny* 21.3–4 (1978): 137–155.

Yakovenko, Natalia. «Uchni Luts'koho i Ostroz'koho yezuits'kykh kolehiumiv (sproba «kolektyvnoho portreta»).» In Yakovenko, Natalia. *Dzerkala identychnosti. Doslidzhennia z istorii uiaylen' ta idei v Ukrainsi XVI — pochatku XVIII stolittia*, 249–290. Kyiv: «Laurus», 2012.

Załęski, Stanisław. *Jezuici w Polsce. Kolegia i domy założone w drugiej dobie rządów Zygmunta III i za rządów Władysława IV, 1608–1648*. T. IV.3. Kraków, 1905.

Abstract

In Search of a Partner or How the School of Olyka Became a Branch of Zamoyskyi Academy

This article analyzes the circumstances of creation of the seminary in Olyka in the context of intentions of the people involved in its organisation. It presents the state of church education in Lutsk from the late 16th century to the 1630s and the reasons of founding the seminary exactly in the private town of Olyka rather than in Lutsk. From this perspective, special attention is paid to the Jesuit presence in Lutsk, especially to the activity of Jesuit College. In addition, the article considers a legal status of the College of Olyka functioning and the type of its organisation. The article focuses on the “double” status of the institution and how later this allowed the College of Olyka to adapt to the lack of the teaching staff. Special attention is focused on the causes and circumstances of incorporation of the College of Olyka as an academic campus within the Zamoyskyi Academy in 1637. According to the funding statute of 1638, the article presents the nature of the interaction between the College of Olyka and Zamoyskyi Academy, which was kept at least up to the end of the 1670s but was refined according to visitation acts.

Keywords: College of Olyka, seminary, Albrecht Stanislaw Radziwill, Franciszek Xavery Zayerski, Zamoyskyi Academy, academic colony, Lutsk Jesuit College.

Дзяніс Лісейчыкаў

«Азъ, Іерей...»: «руская» мова метрычных книг уніяцкіх цэркваў Вялікага Княства Літоўскага ў XVII–XVIII стагоддзях¹

У статті проаналізовано використання «руської мови» у церковних метриках, що їх провадили священики Унійної Церкви на білоруських теренах Великого князівства Літоўського у промежуку XVII–XVIII століть. Дослідження здійснено на матеріалі 100 автентичних метричних книг унійних храмів, які зберігаються в Національному історичному архіві Білорусі. Застосування методики аналізу, розробленої самим автором, дозволило встановити час і причини переходу діловодства конкретної парафії на польську мову, а зіставлення отриманих у результаті дослідzenia даних дало змогу виділити кілька умовних регіонів із різною інтенсивністю використання «руської мови». Було розглянуто також лексичні та орфографічні особливості мови записів до метричних книг і випадки використання кириличної та латинської графіки для передачі «руського» тексту. Статтю доповнено мапою парафій із зазначенням мови ужываного тут діловодства, переліком священиків, які використовували «руську мову» в метричних записах, та відповідними ілюстраціями.

Ключові слова: «руська мова», «проста мова», трансліт, метричні книги, Велике князівство Літоўське, Унійна Церква.

Пытанні, звязаныя са сферамі выкарыстання пісьмовай «руской»² мовы («руськай мовы», «простай мовы») у Вялікім Княстве

¹ Выказываю шчырую падзяку Ганне Мажэйка (Hanna Mazheika) за дапамогу ў фармуліроўцы метадалагічных падстаў даследавання, Змітру Віцько за кансультациі ў стварэнні карт, а таксама Вользе Чарвінскай, Наталя Купцовой і айцу Расцілаву Бандарэнку.

² Замест тэрмина «руски» ў сучасных даследаваннях часта выкарыстоўваюцца тэрміны «старабеларускі» альбо «стараўкраінскі» ў залежнасці ад

Літоўскім досыць даўно траплялі ў поле зроку даследчыкаў³. Павел Жыцецкі ў сваёй працы разглядаў, як пад упрыгожваннем ідэй Рэфармацыі «руская» мова ў XVI ст. усё часцей рабілася мовай літаратурных твораў. Ён падкрэсліваў, што ўжо ў той час «руская» мова была неаднароднай, бытавалі два яе «наречія», умоўна «маларуское» і «беларуское», якія ў сваю чаргу падзяляліся на некалькі больш дробных «наречій»⁴. Гісторыі «старой заходнерускай пісьмовасці» цалкам прысвячана 2-я частка 3-га тома фундаментальнай працы «Беларусы» Яўхіма Карскага⁵. Пад тэрмінам «пісьмовасць» Я. Карскі меў на ўвазе зноў жа выкарыстанне «руской» мовы ў літаратурных і палемічных творах і асобна падкрэсліваў, што «стваральнікам яе быў пераважна сярэдні, інтэлігентны клас грамадства: мяшчане, духавенства, дробнапамесная шляхта»⁶. То бок асноўным паказчыкам распаўсюджанасці «руской» мовы ў грамадстве рабілася інтэнсіўнасць яе выкарыстання ў літаратурным працэсе. Такі падыход не зусім апраўданы, паколькі адлюстроўвае папулярнасць мовы ў асяродку найбольш адукаванай часткі грамадства. У баку застаецца асноўная маса пісьменнага насельніцтва, якая чытала і стварала кірылічныя тэксты — духавенства, перш за ёсё ўніяцкае (грэка-каталіцкае) і праваслаўнае.

У вышэйгаданым даследаванні Яўхіма Карскага адзначалася, што да XVIII ст. пісьмовая русчызна рудыментарна захавалася ў асяродку езуіцкіх навучальных устаноў і праваслаўных брацкіх

месца стварэння помніка пісьмовасці. Накідаючы за гэтымі тэрмінамі права на існаванне, тут свядома выкарыстоўваецца тэрмін «рускі» як найбольш адпаведны мэтам дадзенага даследавання. Дзяля пазбягання атасамлення значэння «руская мова» з сучаснай рускай (расійскай) мовай, тэрмін ужываецца ў двухкосі.

³ Павел И. Житецкий, *Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII веке с приложением словаря книжной малорусской речи по рукописи XVII века* (Киев, 1889); Anna Bolek, «Rozwój poglądów na tak zwaną „mowę prostą” w XVI i XVII wieku», *Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace językoznawcze* 74 (1983): 27–33; Евгения Г. Ковалевская, *История русского литературного языка* (Москва, 1978) і інш.

⁴ Житецкий, *Очерк литературной истории*, 3.

⁵ Ефим Ф. Карский, *Белорусы. Т 3: Очерки словесности белорусского племени. 2 Старая западно-русская письменность* (Петроград: 12-я Государственная Типография (б. Академия Наук), 1921).

⁶ Там же, 3.

школ⁷. Аднак «уніяцкі след» у развіцці «руской» пісьмовасці ў працы Я. Карскага можна ўбачыць хіба ў раздзеле, прысвечаным палемічнай літаратуры. То бок гэты след храналагічна аблежаваны першай паловай XVII ст. Гэта не адпавядае сапраўднасці, паколькі апошняя кніга цалкам на «руской» мове выйшла ў 1722 г. менавіта ва ўніяцкай друкарні — у Супрасльскім базыльянскім манастыры⁸ (перавыдадзена 1732 г. у друкарні ўніяцкіх базыльян⁹).

Паводле класіфікацыі, прапанаванай Н. Сліж, у XVI ст. пісьмовая «руская» (старабеларуская) мова выкарыстоўвалася ў наступных асноўных сферах: міжнародныя і ўнутраныя палітычныя дачыненні, дзяржаўная сістэма кіравання, канцыляры і суды, прыватна-прававыя дакументы, вайсковая сфера¹⁰. Вядома, што на працягу XVII ст. са справаводства дзяржаўных устаноў Вялікага Княства Літоўскага «руская» мова паступова выцяснялася польскай. Працэс гэтых быў паступовы і працяглы. Страту «руской» мовай свайго афіцыйнага статуса прынята звязаць з пастановай Генеральнай канфедэрацыі саслоўяў Рэчы Паспалітай ад 29 жніўня 1696 г., у якой між іншым адзначалася, што «үсе дэкрэты польскай мовай адгэтуль маюць быць выдаваныя»¹¹. Аднак гэтая пастанова тычылася толькі справаводства вялікакняскай канцыляры і судовых устаноў. Ці не адзінай сферай, дзе «руская» мова працягвала захоўваць свой афіцыйны статус і ў пазнейшы перыяд, было справаводства цэркви *ritus graeci* у Рэчы Паспалітай — Уніяцкай (Грэка-Каталіцкай) і Праваслаўнай.

⁷ Там же, 228–238.

⁸ Леон Кішка, *Собрание припадковъ краткое, и духовнымъ особомъ потребное. Имущее въ себѣ Науку о Сакраментахъ, о десати Божіихъ Приказаніяхъ, о Приказаніяхъ Церковныхъ, и о Науце Христіанской, съ выкладомъ Символа или Исповѣданія Вѣры Православныхъ Кафолической, съ выкладомъ Молитвы: Отче нашъ: и Богородице Дево: Такожде Науку, како подобаетъ наставляти малыхъ или невѣжковъ въ Вѣре Православной, содержащее* (Супрасль, 1722).

⁹ Маргарита Корзо, *Украинская и белорусская катехетическая традиция конца XVI–XVIII вв.: становление, эволюция и проблема заимствований* (Москва, 2007), 437–438.

¹⁰ Наталля Сліж, «Сферы выкарыстання старабеларускай мовы як паказчык яе стану развіцця ў XVI ст.», *Acta Albaruthenica* 13 (2013): 187–198.

¹¹ *Volumina Legum. Przedruk zbioru praw staraniem xx. pijarow w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782 wydanego* (Saint Petersburg, 1860), 5: 418.

Мэтай дадзенага даследавання з'яўляеца ўстанаўленне ступені валодання пісьмовай «рускай» мовай ў XVII–XVIII ст. шарговымі парафіяльнымі ўніяцкімі святарамі¹². Відавочна, што для дасягнення пастаўленай мэты аналіз літургічнай, агіографічнай, катэхітычнай літаратуры і іншых царкоўных тэкстаў дасць няшмат, паколькі ён будзе адлюстроўваць узровень валодання мовай саміх аўтараў твораў.

Для дасягнення пастаўленай мэты неабходна вылучыць мансавыя крыніцы царкоўнага паходжання, на падставе якіх можна праводзіць даследаванне. Сярод такога кшталту дакументаў былі вылучаны чатыры найбольш адпаведныя віды:

- памяннікі (суботнікі, сінодзікі альбо дыптыхі),
- стаўленыя граматы,
- акты генеральных візітацый,
- метрычныя кнігі.

У працэсе далейшага аналіза высветлілася, што не ўсе яны прыдатныя для правядзення даследавання. Тэксты памяннікоў зачытваліся ў часе памінальных службай у царкве, таму самі памяннікі на працягу ўсяго перыяду (аж да скасавання ўніі ў т.зв. «захоўніх» губернях Расійскай імперыі ў 1839 г.) складаліся на сумесі царкоўнаславянскай і «рускай» мовай. То бок да мовы памяннікоў у пэўнай ступені выстаўляліся тыя ж патрабаванні, што і да мовы літургічных кніг. Гэты налёт сакральнасці кансерваваў мову памяннікоў, і менавіта таму яна не можа служыць маркёрам валодання святарамі навыкамі пісьмовай русчыны. Амаль тое самае можна сказаць пра мову стаўленых грамат. Гэты від дакументаў складаўся на царкоўнаславянскай мове з невялікім дамешкам «рускай» лексікі. Змест граматы ўяўляў сабой набор стандартных выразаў,

¹² Праваслаўнае духавенства і справаводства Праваслаўнай Царквы ў гэтым артыкуле не разглядаецца паводле шэрага прычын. Па-першае, у канцы XVII–XVIII ст. праваслаўнае духавенства Вялікага Княства Літоўскага ў паруённі з уніяцкім з'яўлялася адносна малалікай групай насельніцтва. Па-другое, справаводства Праваслаўнай Царквы ў Рэчы Паспалітай у гэты час падлягала ўплыву справаводчых нормаў Расійскай дзяржавы, тым больш, што Кіеўская праваслаўная мітраполія з 1688 г. фактычна знаходзілася ў складзе Маскоўскага патрыярхата. Па-трэцяе, да нашага часу практична не захавалася аўтэнтычных метрычных кніг праваслаўных цэркваў канца XVII — першай паловы XVIII ст., якія служаць крыніцазнаўчай базай дадзенага даследавання.

якія апісвалі працэс высвячэння епіскапам прэтэндэнта ў сан святара, з пазначэннем даты і месца высвячэння, царквы, да якой высвячаецца прэтэндэнт, а таксама яго поўнае імя і прозвішча. У XVIII ст. стандартызацыя тэкстаў стаўленых грамат дасягнула свайго апагею — канцылярыя кожнага епіскапа мела друкаваныя бланкі, куды неабходна было толькі ўпісаць імя святара, месца і дату яго высвячэння. Да таго ж гэты від дакументаў адлюстроўвае пісьмовыя навыкі епіскапскіх канцылярыстаў, а не святароў. Акты генеральных візітацый таксама могуць сведчыць толькі аб пісьмовых навыках епіскапскіх прадстаўнікоў — непасрэдна генеральнага візітатора і яго памочніка пісара. Усе вядомыя на цяперашні час акты генеральных візітацый (самыя раннія датуюцца 1670-мі гг.) складзены на польскай мове.

Такім чынам, толькі метрычныя кнігі ў поўнай ступені падыходзяць для правядзення нашага даследавання. Па-першае, вядзенне гэтага масавага віда крыніц начало кантролівацца з апошняй трэці XVII ст. Па-другое, складальнікамі гэтых дакументаў былі самі святары. Па-трэцяе, тэкст метрычных запісаў напрамую не падлягаў уплыву лексікі і граматыкі літургічных кніг, паколькі ён не прызначаўся для выкарыстання ў часе набажэнстваў. Па- чацвёртае, самае істотнае, што ў сістэме каардынат «складальнік — адрасат» гэты від пісьмовых помнікаў адпавядае тыпу «ад чалавека — да чалавека»¹³. Тэкст метрычных запісаў з'яўляеца найбольш дакладным маркёрам таго, якой мове святар аддаваў перавагу ў штодзённым

¹³ На думку С. Цямчына, царкоўныя тэксты можна класіфікаць паводле спалучэння прыкмет «адрасат — паходжанне» (Сергей Ю. Темчин, «Функционирование русской мовы и иерархия церковных текстов», *Studia Russica* XXIII (2009): 227–228), дзе адрасат выступае ў якасці асноўнай катэгорыі, а паходжанне ў якасці дадатковай. Згодна з гэтай класіфікацыяй, усе тэксты можна падзяліць на тры групы: «ад Бога да чалавека», «ад чалавека да Бога» і «ад чалавека да чалавека». Класіфікацыю Цямчына можна распаўсюдзіць і на царкоўнае справаводства. Метрычныя кнігі ў такім выпадку будуть адпавядаць группе «ад чалавека да чалавека», а вось памяннікі, якія доўгі час адыгрывалі ролю метрычных кніг аб памерлых, адносяцца да групы «ад чалавека да Бога». Цікава, што ў дакументах, «адрасатам» якіх выступае Бог (тыя ж памяннікі), мова кансервуюцца і амаль не мяняецца на працягу ўсяго перыяду, калі ж «адрасатам» з'яўляеца чалавек (метрычныя кнігі), то мова мяняецца адпаведна з навыкамі і густамі складальніка і (апасродкавана) аўдыторыі.

справаводстве, з улікам мэтавай аўдыторыі, якой адрасаваўся дакумент, то бок, непасрэдна «рускай» паствы. Таму распаўсюджанне альбо нераспаўсюджанне «рускай» мовы ў метрычных кнігах уніяцкіх цэркваў да пэўнай ступені будзе і адлюстраваннем распаўсюджання альбо нераспаўсюджання паланізацыйных працэсаў сярод «рускай» этнаканфесійнай супольнасці Вялікага Княства Літоўскага XVII–XVIII ст.

Варта адразу адзначыць, што ў распараджэнні даследчыка маюца метрычныя кнігі далёка не па ўсіх тэрыторыях, дзе функцыянувалі ўніяцкія парафіі. Арэал даследавання амежаваны тэрыторыяй Вялікага Княства Літоўскага, але захаваны комплекс метрычных кніг ахоплівае толькі цэнтральную і паўднёвую яго часткі. Таму вынікі даследаванняў па гэтых тэрыторыях можна экстрапаліяваць на астатнія тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага толькі прыблізна. Сітуацыя на заходніх і ўсходніх землях магла істотна адрознівацца. Аднак неабходна памятаць і тое, што «руская» этнаканфесійная супольнасць кампактна пражывала не на ўсіх тэрыторыях дзяржавы. Арэал яе пражывання ў канцы XVII — сярэдзіне XVIII ст. у цэлым адпавядае сетцы функцыяновання парафій *ritus graeci*. Мною была складзена карта паўночна-усходнай мяжы гэтай сеткі (гл. Дадатак 1.2)¹⁴ На падставе яе можна ўбачыць, дзе канкрэтна быў сканцэнтраваны масіў «рускай» паствы — асноўнай мэтавай аўдыторыі «русызыны».

Не лішнім будзе патлумачыць, чаму мову кірылічных запісаў у метрычных кнігах мы называем «рускай». У тэксле метрычных запісаў не падавалася назва мовы, на якой яны былі складзены. Адсылкі да «рускасці» ўтрымліваюць хіба пазнакі, што нататкі вядуцца паводле «рускага», то бок юліянскага, календара. Зрэдку святары падкрэслівалі, што іх парафіяне адносяцца да ліку «руской паствы» (Лагойск Мінскага пав., 1789 г.)¹⁵. Спісы парафіянаў пры апісанні сем'яў з мяшанымі шлюбамі даюць цікавыя характеристыстыкі кштал-

¹⁴ Больш падрабязна аб рэканструкцыі паўночна-заходнай мяжы рассялення «рускай» этнаканфесійнай супольнасці ў Вялікім Княстве Літоўскім у канцы XVII — сярэдзіне XVIII ст. паводле матэрыялаў генеральных візітацый уніяцкіх цэркваў будзе ісці гаворка ў працы, якая рыхтуецца мною для варшаўскага выдання «Rocznik Lituanistyczny».

¹⁵ Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (далей – НГАБ), ф. 136, воп. 13, спр. 820, арк. 26 адв.–27.

ту «[сам] каталік, жонка руская», прычым напрамую атаесамляючы русчызу з уніяцтвам і супрацьпастаўляючы яе каталіцтву: «быў уніят, зрабіўся каталіком» (Смілавічы Мінскага пав., 1766 г.)¹⁶

Вядома, што літургічнай мовай царквы і мовай, на якой у XVII–XVIII ст. складаліся некаторыя віды царкоўных дакументаў (на-приклад, згаданыя стаўленыя граматы), была царкоўнаславянская («словенская» альбо «славенская»). Аднак мітрапаліт Леон Кішка ў 1722 г. у прадмове да свайго «Лексікона» заўважаў:

С неисчетною болестию сердца и язвою утробы неудоб исцеленою изобрели искуситель или екзаминаторове поставляемых в иерейство людей, яко сотный иерей едва славенский разумеет язык, не ведяя что чует в Божественной Службе¹⁷.

Паралельна з «Лексіконам» у tym жа годзе Кішка выдаў катэхізіс, набыццё якога было абавязковым для кожнага святара¹⁸. Катэхізіс, што надзвычай важна, напісаны па-«руську». То бок, атрымліваецца, што ў пачатку 1720-х добра, калі адзін святар з сотні разумеў царкоўнаславянскую мову, а вось «рускую» разумелі ўсе. Аб упłyве гэтай кнігі на форму і мову метрычных запісаў мы паговорым ніжэй (гл. падраздзел «”Руская” мова метрычных кніг: фармуляр і жывая традыцыя»).

У гісторыі вядзення метрычных кніг ва ўніяцкіх парафіях Вялікага Княства Літоўскага можна вылучыць два выразна акрысленія перыяды: «дазамойскі» і «паслядзенскі», адпаведна да і пасля правядзення Замойскага сабора 1720 г.

«Дазамойскі» перыяд

Складанне метрычных кніг практыковалася яшчэ ў «дазамойскі» перыяд. Першы заканадаўчы акт, які рэгуляваў вядзенне метрычных

¹⁶ Там же, ф. 1502, воп. 1, спр. 9, арк. 109 адв.

¹⁷ Леон Кішка, *Лезиконъ, сиречъ Словесникъ Славенскій. Имъющъ в себѣ словеса первые Славенскія, азбучныя, по сем же Польскія. Благопотребный къ выразумънию словесъ Славенскихъ, обрѣтающихъся въ книгахъ церковныхъ, изъображенъ* (Супрасль, 1722), 1 адв.

¹⁸ Леон Кішка, *Собрание припадковъ краткое*.

кніг уніяцкіх цэркваў, быў прыняты ў 1667 г. на 17-й кангрэгацыі Базыльянскага ордэна ў Вільні. Менавіта тады была выдадзена пастанова аб абавязковай наяўнасці «метрык хрышчэння і шлюб» пры кожным манастыры¹⁹. Вядзенне запісаў аб памерлых доўгі час не патрабавалася. Па-першае, адпіванне не адносіцца да ліку сямі Сакрамантаў і верагодна таму яго фіксацыя на пісьме не была такай важнай. Па-другое, адсутніцца запісаў аб памерлых да пэўнай ступені кампенсавалася працяглай традыцыяй бытавання памяннікоў (суботнікаў, дыптыхаў, сінодзікаў), якія пачалі з'яўляцца на ўсходнеславянскіх землях ледзь не разам з хрысціянствам. Далей яшчэ вернемся да гэтага віду царкоўнай дакументацыі.

Пастанова 1667 г. тычылася толькі храмаў пры манастырах. Невядома аднак, ці ўсе манастыры прытымліваліся гэтага палажэння і як на практицы кантролівалася яго выкананне. У самым раннім вядомым пісьмовым пратаколе візітацыі базыльянскага манастыра (Вольна Навагрудскага пав.) за 20 мая 1675 г. пры апісанні бібліятэкі і архіва няма ўзгадак аб наяўнасці альбо адсутніці метрычных кніг²⁰. Наяўнасць неабходных кніг фіксуе візіта ж манастыра толькі за 1 снежня 1705 г.²¹ Аднак у нашым распараджэнні маюцца матэрыялы, якія дазваляюць сцвярджаць, што патрабаванні аб абавязковым вядзенні метрычных кніг тычыліся і звычайных парафіяльных храмаў. Верагодна гэтая практика распаўсюдзілася на парафіяльныя цэрквы з узыходжаннем на пасаду мітрапаліта Кіеўскага, Галіцкага і Усёй Русі Кіпрыяна Жахоўскага ў 1674 г.

Пры правядзенні генеральнай візітацыі цэркваў Мінскага і Навагрудскага сабораў у 1680–1682 гг. адмысловым пунктам праверкі была наяўнасць пры храме «метрык»²². Правяралася наяўнасць толькі двух відаў кніг, аб хрышчэннях і аб шлюбах, як і агародвала пастанова 1667 г. Вынікі атрымаліся наступнымі:

¹⁹ Археографический сборник документов, относящихся к истории Северозападной Руси, издаваемый при Управлении Виленского Учебного Округа (Вильна, 1900), 12: 100.

²⁰ НГАБ, Калекцыя лічбавых копій № 17, спр. 1, арк. 3–4 адв.

²¹ Там же, арк. 6 адв.

²² Візіты уніяцкіх цэркваў Мінскага і Навагрудскага сабораў 1680–1682 гг.: зборнік дакументаў, укладальнік Дзяніс В. Лісейчыкаў (Мінск, 2009).

Таблица 1
Наяўнасць «метрык» у архівах цэркваў
Мінскага і Навагрудскага сабораў у 1680–1682 гг.

Пратапопія	Коль- касць цэркваў	Наяўнасць «метрык»		
		маюцца ўпарадка- ванныя	маюцца неўпарадка- ванныя	не маюцца альбо не згад- ваюцца
Бабруйская	8	7	0	1
Барысаўская	18	0	0	18
Блонская	11	1	0	10
Даўгінаўская	19	3	0	16
Ігуменская	7	0	0	7
Клецкая	22	13	2	7
Лагойская	20	8	1	11
Мінская	32	4	1	27
Мядзельская	16	6	0	10
Навагруд- ская	18	13	0	5
Нясвіжская	20	13	2	5
Пухавіцкая	6	0	0	6
Цырынская	15	10	1	4
УСЯГО:	212	78	7	33

У 1696 г. праводзілася генеральная візітацыя цэркваў Гродзенскай, Ваўкавыскай, Клецкай, Нясвіжскай, Слонімскай і Цырынскай пратапопій²³. Параўнанне яе дадзеных з дадзенымі візітаў 1680–1682 гг. дае магчымасць прасачыць некаторыя адметнасці ў вядзенні метрычных кніг на дадзенай тэрыторыі. Як і ў выпадку 1680–1682 гг., правяралася наяўнасць метрычных кніг толькі двух відаў — аб хрышчэннях і шлюбах. Прычым у Гродзенскім, Ваўкавыскім і Слонімскім дэканатах (звестак аб візітацыі якіх у 1680–1682 гг. не маецца) адсутніць метрычных кніг спецыяльна не агародвалася, гэты факт проста апускаўся. Па цэрквах жа Клецкага, Нясвіжскага і Цырынскага дэканатаў (якія візітуваліся таксама і ў 1680–1682 гг.)

²³ Российский государственный исторический архив (далей – РГИА), ф. 823, оп. 3, д. 420.

сустракаюцца запісы кшталту «метрык ... няма»²⁴. З гэтага можна зрабіць вынікову, што кантроль за вядзеннем метрычных кніг на гэтых тэрыторыях быў пульнейшы, паколькі мясцовыя цэрквы ўжо паддлягали візітацыі пасля 1667 г. і гэтае пытанне тут ужо ўздымалася.

Таксама цікава прасачыць апісанне ў візітах 1696 г. архіваў тых храмаў, дзе ў 1680 г. адзначана наяўнасць добра ўпарадкаваных метрык. Напрыклад, у адносінах да святара царквы м. Грэск Навагрудскага пав. у 1680 г. Стэфана Тэррапантовіча было напісана: «Да таго ж метрыку хрышчэння ў шлюбаў упарадкаваную паказаў»²⁵, а ў 1696 г. пасля смерці айца Стэфана, калі царквой апекаваўся яго сын Ян, каротка записана «метрыкі няма»²⁶. Вынікае, што айцец Ян не праста яе не вёў (тады б візітатар імаверна напісаў бы, што метрыка ёсць, але неўпарадкаваная), а яе не існавала ўвогуле. Такіх прыкладаў дастаткова, і яны наводзяць на думку, што ў той час метрычныя запісы вяліся ў асноўным не ў выглядзе асобных запісаў на асобных аркушах. Гэта думка падмацоўваецца харктэрнымі запісамі ў пратаколах генеральнаі візітацыі цэркваў Уладзімірскага афіцыялату Уладзімірска-Брэсцкай епархіі 1695–1696 гг. Так, пры апісанні адной з цэркваў афіцыялату візітатар адзначыў, што «метрыкі няма і не было»²⁷. То бок дапускаецца такая сітуацыя, калі на дадзены момант метрычныя запісы не вядуцца, але маюцца ў наяўнасці нейкія запісы за папярэдні час. Пры апісанні архіва іншай царквы за 1695 г. пішацца, што «метрыка толькі ў нататках калісці была», і аб той жа самай царкве за 1703 г.: «метрыкі няма»²⁸.

Гэтае меркаванне пацвярджаема і аналізам зместу захаваных арыгінальных метрычных кніг XVIII ст. Часта ў тэксце мы можам напаткаць прамыя сведчанні таго, што доўгі час пісьмовая фіксацыя

²⁴ Там же, л. 19.

²⁵ Візіты уніяцкіх цэркваў, 154.

²⁶ РГІА, ф. 823, оп. 3, д. 420, л. 19.

²⁷ Генеральні візітацыі церквей і монастыріў Володзімірскай унійнай епархіі кінця XVII – початку XVIII століт’я: книга протоколіў та окремі описы / Wizytacje generalne cerkwi i monasterów unickiej eparchii włodzimierskiej końca XVII – poczatku XVIII wieku: księga protokołów oraz inne opisy, ред. Анджей Гіль та Ігор Скочиліяс (Львів–Люблін, 2012), 129.

²⁸ Там же, 55.

²⁹ Там же, 56.

хрышчэння ў шлюбаў і пахавання ў адбывалася на асобных аркушах. Так, напрыклад, святар царквы ў в. Лошица Мінскага пав. Міхал Басюковіч начаў реєстрацыю метрычных запісаў у асобнай кнізе толькі ў 1790-х гг. У канцы кнігі маецца раздзел «Далейшы працяг хрысцільных метрык са старых аркушыкаў сюды ўнесены»³⁰. У гэтым раздзеле былі змешчаны нататкі за перыяд 1762–1789 гг., якія відавочна вяліся на асобных аркушах. Такія прыклады не адзінкавыя. У метрычных кнігах царквы в. Бяльчо Рэчыцкага пав. першыя запісы наслілі агульную назыву «Метрыка неўпарадкаваная, якая засталася па вялебным айцы Васілі Радзевічу з 1768 года аж да 1778 года, да гэтай метрыкі ўнесеная»³¹. Далейшы аналіз гэтых «запісаў з асобных аркушаш» паказвае, што ў іх фігуруюць прадстаўнікі ўсіх саслоўяў, якія пражывалі на тэрыторый парафіі: шляхта, мяшчане, сяляне і нават самі прадстаўнікі духавенства. Таму тут нельга вылучыць крытэрый, паводле якога вяліся такія асобныя запісы. Не знаходзіцца пацвярджэння ўсе, што больш вартымі пісьмовай фіксацыі маглі лічыцца хрышчэнні і шлюбы прадстаўнікоў вышэйшых станаў, шляхты альбо духавенства.

Цікава, што ўладальнікам метрычнай кнігі было прынята лічыць не парафію альбо царкву, а канкрэтнага святара. Пасля смерці святара царквы г. Рэчыцы Лявона Мігая ў другой палове 1750-х гг. яго сын Аляксей быў пераведзены да царквы ў в. Грэбень Мінскага пав. (больш як за 200 км). Ён забраў метрычную кнігу, якую вёў бацька ў Рэчыцы, і працягваў весці яе ў Грэбені, упісваючы ў ту ж кнігу хрышчэнні дзяцей грэбенскіх парафіянаў³².

На прадстаўленасць метрычных запісаў у «дазамойскі» перыяд у выглядзе стосу асобных папер наводзяцца і харктэрныя для візітацыі 1680–1682 гг. зацемкі аб праверцы царкоўных архіваў: «Лісты, презенты, квітанцы, метрыкі, (саборныя) пастановы прадставіў»³³. Вядома, што «презенты» (прадстаўленні землеўладальнікамі прэтэндэнтаў на пасаду святара), квітанцы або выплаце катэдратыку (падатку на карысць епіскапскай кафедры), а таксама розныя «лісты» не зышваліся святарамі ў асобных кнігі, а захоўваліся ў выглядзе стосаў.

³⁰ НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1304, арк. 3.

³¹ Там же, спр. 646, арк. 1.

³² Там же, спр. 1083.

³³ Візіты уніяцкіх цэркваў, 167.

Вернемся да гэтага сюжэту крыйу пазней. У ходзе даследавання сустрэліся толькі адзінкавыя выпадкі, калі ўпэўнена можна сцвярджаць, што метрычныя запісы ў «дазамойскі» перыяд вяліся ў адмысловых кнігах. На вялікі жаль, у візітах 1680–1682, 1684–1686, 1695–1696 гг. не адзначана, з якога часу началася вядзенне метрычных кніг пры канкрэтнай пафарфії. Падобныя звесткі ўпершыню мы сустракаем толькі ў пратаколах візітацыі цэркваў Брэсцкага афіцыялату Уладзімірска-Брэсцкай епархіі за 1725–1727 гг. На гэтай тэрыторыі з 285 цэркваў афіцыялату толькі пры 7 (каля 2,5%) меліся метрычныя кнігі, распачатыя раней за 1700 г., а менавіта: в. Жыцін Брэсцкага пав. — з 1613 г.³⁴; в. Дрэлаў Мельніцкага пав. — з 1683 г.³⁵; в. Своры Брэсцкага пав. — з 1684 г.³⁶; м. Межырэчча Мельніцкага пав., царква св. Мікалая («Старамесская») — з 1684 г.³⁷; в. Амельянец Брэсцкага пав. — з 1689 г.³⁸; в. Балоты Брэсцкага пав. — з 1692 г.³⁹; м. Камянец Брэсцкага пав., царква св. Сімяона Стоўпніка — з 1699 г.⁴⁰ Магчыма, у выпадку з Жыцінскай царквой пісар дапусціў памылку, і самы рannі метрычны запіс па гэтай царкве вартага датаваць 1683 альбо 1713 г. (а не 1613). Так цi іначай, мы бачым, што першыя па-расткі стала га вядзення метрычных кніг пры цэрквях гэтага рэгіёна з'явіліся ў 1780-х гг.

Акрамя ненадзейнай узгадкі аб Жыцінскай царкве 1613 г., маюцца толькі адзінкавыя сведчанні аб вядзенні метрычных кніг пры ўніяцкіх храмах раней за 1680-я гг. Прычым гэтыя адзінкавыя выпадкі практична заўсёды мелі месца менавіта тады, калі метрычныя запісы вяліся ў адмысловых кнігах, што было хутчэй выключэннем з правіла. Так, вядома, што паводле стану на 1819 г. у архіве царквы Уваскрасення Божага ў Мінску захоўвалася 15 тамоў метрычных кніг скасаванай пафарфії Св. Тройцы, пачынаючы з 1650 г.⁴¹ Гэтым звесткам можна давяраць, паколькі Мінская Траецкая царква ў

другой палове XVII ст. з'яўлялася рэзідэнцыяй мінскіх афіцыяляў, а ў 1682 г. адзначалася, што настаяцель Траецкай царквы, мінскі пратапоп Яўстах Кастроўскі, «метрыкі хрышчэння дзетак і давання шлюбаў... як належыць сабору мае і як належыць паказаў»⁴².

Выключна цікавым з'яўляцца апісанне архіва царквы ў м. Мір Навагрудскага пав., якое датуецца 1879 г. Паводле гэтага апісання:

Пры Мірской царкве захавалася старажытная метрычная кніга аб народжаных з 1653 па 1713 год. Першая палова гэтай кнігі, да 1679 года, напісана старажытным руска-славянскім почыркам, з 1679 па 1687 — большай часткай па-руску, але ўжо месцамі з'яўляючы запісы і па-польску, з 1687 года напісана ўжо выключна па-польску⁴³.

Складальнік робіць памылковое дапушчэнне, што царква зрабілася ўніяцкай з 1679 г., хоць насамрэч царква ў м. Мір знаходзілася пад уніяцкай юрысдыкцыяй з пачатку XVII ст. Аднак у якасці пав-цвярдження такога дапушчэння прыведзены даслоўна адзін цікавы «рускі» запіс з гэтай кнігі, які як раз і датуецца 1679 годам:

Року 1679 фербурая двадцать четвертага дня. По зейсцю с того свята отца моего Іоанна Зубовича, протопопа Несвіжскага, пресвитера церкви Мірской, которая церковь отъ ясне вельможнаго пана и пастыра нашего митрополиты мнѣ подана Самуилу Зубовичу, сыну его, для чего расказать до метрики записать, абы вѣдомость была, от которого часу дѣти пафарфіи чрезъ меня отца Самуила были окрещеные. Кото-рную метрику повинны показывать, що есть писана року м-ца и дня вышеописаннага⁴⁴.

У часе візітацыі царквы ў 1680 г. было адзначана, што «(святар) прадставіў упараткаваныя метрикі»⁴⁵. Вартага падкрэсліць, што айцец Ян Зубовіч, які памёр 1679 г. і пры жыці юкога началі весціся метрычныя кнігі, займаў пасаду нясвіжскага пратапопа. На захаванасць

³⁴ Archiwum Państwowe w Lublinie (далей – APL), z. 95, sp. 101, s. 148 v.

³⁵ Там же, с. 325 v.

³⁶ Там же, с. 317.

³⁷ Там же, с. 327.

³⁸ Там же, с. 164 v.

³⁹ Там же, с. 423 v.

⁴⁰ Там же, с. 138.

⁴¹ НГАБ, ф. 3245, вop. 8, спр. 9, арк. 8 адв.

⁴² Візіты уніяцкіх цэркvaў, 33.

⁴³ Описание церквей и приходов Минской епархии. Составлено по офици-ально затребованным от причтов сведениям. Т. IX: Новогрудский уезд (Минск, 1879), 101.

⁴⁴ Там же, 101–102 (тэкст мае відавочныя прыкметы рэдагавання аўтарам даты 1879 г., да таго ж далей у тэксце гэты ж аўтар датуе пачатак вядзення кнігі не 1653, а 1652 годам).

⁴⁵ Візіты уніяцкіх цэркvaў, 138.

кнігі да другой паловы XIX ст. не ў малой ступені паўплываў той факт, што Мірская царква мела мураваны будынак і не падлягала пажарам у XVII–XIX ст. Рызыкну высунуць гіпотэзу аб tym, што трох масіві тэксту азначанай метрычнай кнігі — першы «рускі» 1653–1679 гг., другі «руска-польскі» 1679–1687 г. і трэці «польскі» 1687–1713 г. — сведчаць аб tym, што кніга вялася трывма рознымі асобамі. Таксама дазволю дапусціць, што запісы па-польску ў «руска-польскай» частцы тэкста гэта нішто іншае, як «трансліт» — «руская» мова, запісаная лацінскай графікай. Аб гэтай асаблівасці, а таксама аб мяшанай кірылічна-лацінскай графіцы некаторых запісаў, пойдзе гаворка ніжэй.

Паводле падобнага апісання 1879 г. вядома, што метрычныя запісы пачынаючы з 1666 г. захоўваліся ў архіве царквы в. Кунаса Слуцкага пав. ⁴⁶ Аўтар, на жаль, не пакінуў падрабязнага апісання гэтых запісаў. Верагодна яны ацалелі таксама праз тое, што вяліся ў выглядзе адмысловай кнігі, а не асобных аркушаў.

Пратаколы генеральнай візітацыі цэркви Полацкай епархii 1684–1686 гг. дазваляюць зрабіць выснову, што і на гэтай тэрыторыі кантроль за вядзеннем метрычных кніг у 1680-я гг. толькі распачынаўся. Пры апісанні архіва царквы в. Горспля Полацкага ваяв. 1686 г. адзначана, што «метрыкі хрышчэння і шлюбаў толькі пачатак»⁴⁷. Святару царквы в. Межава Полацкага ваяв. у той жа час візітатар «метрыкі хрышчэння і шлюбаў мець загадаў»⁴⁸. У дачыненні да святара в. Турыйчына распарараджэнне было яшчэ больш канкрэтным: весці «метрыкі хрышчэння і шлюбаў у пісьмовым выглядзе»⁴⁹. Практычна ва ўсіх храмах Полаччыны ў гэты час (а захаваўся толькі фрагмент пратакола візітацыі з апісаннем дзясятка цэркvaў) азначана адсутнасць метрычных кніг. Апісанне такой жа самай сітуацыі мы назіраем і ў пратаколах генеральнай візітацыі цэркви Полацкай епархii 1703 г. Пры большасці храмаў узгадкі аб вядзенні метрычных кніг адсутнічаюць увогуле. Калі ж нейкім чынам гаворка аб метрыках усё ж заходзіць, то гэта канста-

⁴⁶ Описание церквей и приходов Минской епархии. Составлено по официально затребованным от причтов сведениям. Т. III: Слуцкий уезд (Минск, 1879), 144.

⁴⁷ РГИА, ф. 823, оп. 3, д. 409, л. 4 об.

⁴⁸ Там же, л. 5.

⁴⁹ Там же, л. 9.

тацыя іх адсутнасці. Істотнай праблемай верагодна было кепскае валоданне святарамі навыкамі пісьма. Так, у часе візітацыі царквы в. Валосавічы Аршанская пав. пры апісанні здольнасцей святара было адмыслова заўважана: «чытаць па-руску і па-польску ўмее і напіша»⁵⁰, а наконт святара царквы ў в. Гомель Полацкага ваяв. занатавана, што «чытаць па-руску ўмее, а па-польску не»⁵¹. Бывала і такое: у здольнасцях святара царквы м. Варонеч Полацкага ваяв. запісана, што «чытаць не ўмее ні па-руску, ні па-польску, [...] калі загадаў [яму] падрыхтавацца да Службы Божай, зганьбіў [мяне], аблаяў і вон з хаты выгнаў»⁵².

Да нашага часу ў выглядзе копіі пачатку XIX ст. дайшлі два запісы з метрычных кніг царквы в. Высацк Слонімскага пав. 1632 і 1664 гг. Паколькі падобныя запісы адзінкавыя і важным для нас з'яўляецца таксама іх фармуляр, прывядзём змест даслоўна. У копіях «рускі» тэкст XVII ст. запісаны лацінскай графікай, хаця арыгінал быў відавочна кірылічны. Самі ж копіі маюць апісанне знешняга выгляду арыгіналаў, з якіх яны былі перапісаныя:

[1632 г.] Roku tysiacza szescsot trydcataho wtoroho miesieca junia czternastego dnia pa nowomu. Ja, Joan Jlkowski, protopopa slonimski, okrystyl rebia Bożeio na jme Filipa, syna pana Hryhorija Dymitrowicza Wiszniowskoho a matery pani Maryny Rodyszewskie Hryhorowiczowe Dymitrowiczowe Wiszniowskoie, ziemianin ... powietu Słonimskoho z maientnosti Wisznowrowszczyzny. Kumom pan Petr ..., kumoiu pani Alszka Ladynskaja, kotorych tot do knich ... y sey wypis z podpisem ruki moie ... panu Hryhoreiu Dymitrowiczu Wiszniowskamu, ziemianinu hrockomu powietu Słonimskoho iest wydan. Pisan w Wysocku roku u dnia wyż mienienoho. L[ocus] s[igilli]. Joan Jlkowski, protopopa slonimski, rukoju własnoju»⁵³;

[1664 г.] Roku tysieca szescsot szesdziesiat czwierciaho miesieca marta wtoroho dnia ja, niżey podpisawszysie swieszczenik, okrystyl

⁵⁰ Там же, д. 455, л. 8 об.

⁵¹ Там же, л. 20 об.

⁵² Там же, л. 21.

⁵³ НГАБ, ф. 319, вол. 2, спр. 499, арк. 2 (на копіі маецца польскамоўны тэкст наступнага зместу: «Году 1817 месяца лістапада 6 дня перад актамі Яго Імператарскай Вялікасці гродскім павету Слонімскага асабіста з'явіўся яго міласць пан Юзаф Вішнеўскі і падаў да актаў гэтую копію аўтэнтычнай старой метрыкі з выдраным прац старасць кавалкам і нечытэльнай рэштай, пры аплаце за звычайнную паперу 50 капеек меддзю»).

ditia na jmie Franciszka, syna pana Filipa y pani Teresy Skrzendzienskoie Hryhorowiczow Wiszniewskich z Wiszoworowszczyzny. Kumom pan Symon Fiedorowicz, kumou pani Nastazya Prokopowiczowa ... Iwan Petuszko, swieszczennik wysocki, rukoju własnoju. L[ocus] s[igilli]⁵⁴.

Адзначым, што запіс ад 1632 г. быў здзейснены святаром, які займаў пасаду слонімскага пратапопа. Як і ў выпадку з Мірскай царквой, мы бачым, што найбольш ранніе ўпардкаванае вядзенне метрык заўважаюцца там, дзе на пасадах святароў знаходзяцца прадстаўнікі іерархіі сярэдняга звяна.

У кнігах Лідскага гродскага суда за 1786 г. былі актыкаваны запісы з метрычных кніг аб ахрышчаных царквы ў в. Турыйск Лідскага пав. 1660 і 1663 гг. Запісы былі складзены на польскай мове:

[1660 г.] Roku tysiąc sześćsetty szesdziesiątego Julyi dnia osmego ja x [iādz] Antoni Prokopowicz, paroch Tureyski, okrzsciem y bierzmowalem Pawła z oyca z Ławryna Gławdela z matki Anny. Kum Krzysztof Rac, kuma Elzbieta Prokopowiczowna z okolicy Romanowicz.

[1663 г.] Roku tysiąc szescsetty szesdziesiąt trzeciego miesiąca Aprila dnia osminastego ja x [iādz] Antoni Prokopowicz, paroch Tureyski, okrzciem y bierzmowalem Alexandra z oyca z Ławryna Gławdela z matki Anny. Kum Michał Uhlik, kuma Paraska Racowa z okolicy Romanowicz⁵⁵.

Цікавую інфармацыю наконт вядзення метрычных кніг у «дзамойскі» перыяд ўтрымліваюць пратаколы генеральных візітаций цэркvaў Уладзімірскага афіцыялату Уладзімірска-Брэсцкай епархii 1695–1696 гг.⁵⁶ Дзякуючы таму, што візіттар быў не надта лаканічным, мы можам даведацца, што наяўнасць метрычных кніг правяралася ў своеасаблівай звязы «метрыка — памяннік» альбо нават «метрыка — памяннік — купель для хрышчэння». Відавочна памяннікі замянялі метрычныя кнігі аб памерлых, абавязковое

⁵⁴ Там же, арк. 7 (на копіі маецца польскамоўны тэкст наступнага зместу: «Году 1817 месяца лістапада 6 дня перад актамі Яго Імператарскай Вялікасці гродскім павету Слонімскага асаўбіста з'явіўся яго міласць пан Юзаф Вішнеўскі і падаў да актаў гэтую копію аўтэнтычнай старой спарахнелай метрыкі, якую ўсяляк прачытаць можна, пры аплаце за звычайнou паперу 50 капеек меддлю»).

⁵⁵ Вадзім В. Урублеўскі, «Прыклад актыкацыі генеалагічных дакументаў у актавых кнігах Лідскага гродскага суда», *Архіварыус: зборнік навуковых паведамл. i арт.* 14 (2016): 117–126.

⁵⁶ Генеральні візитациі церквей і монастырів.

вядзенне якіх у той час яшчэ не патрабавалася. Можна лішні раз пераканацца, што практика вядзення памяннікоў мела нашмат больш даўнюю традыцыю: запісы кшталту «метрыкі не бачылі, толькі памяннік», «метрыка яшчэ не пісаная, памяннік ёсць»⁵⁷ сустракаюцца часта, а вось запісы аб наяўнасці метрык і адсутнасці памяннікоў не трапляюцца ўвогуле. У нашым распараджэнні маюцца і канкрэтныя прыклады таго, што ў «дзамойскі» перыяд памяннік успрымаўся як трэцяя частка метрычных кніг. Метрычныя запісы царквы ў м. Узда Мінскага пав., якія пачалі весціся ў адмысловай кнізе з 1716 г., складаліся з трох частак — запісаў аб хрышчэннях, аб шлюбах і «суботніка» (памянніка)⁵⁸.

Ёсць ускосныя сведчанні аб tym, што метрычныя кнігі візітуемых у 1695–1696 гг. цэркvaў складаліся на «руской» мове. У польскамоўным тэксце пратаколаў пісар здрэдку дапускаў устаўкі «па-руському», калі справа тычылася прадметаў, якія ўтрымлівалі «рускі» тэкст. Гэта былі надпісы на званах, назвы некаторых літургічных кніг, асобныя элементы царкоўнага начыння, польскіх адпаведнікаў якіх пісар не ведаў, а таксама «суботники (памяннікі — Д. Л.) и метрики»⁵⁹. Таксама маюцца сведчанні аб tym, што практика абавязковага вядзення метрычных кніг яшчэ не мела паводле стану на 1695–1696 гг. працяглай традыцыі. Так, пры некаторых храмах было адзначана:

«Метрыка толькі ў нататках»; «метрыка некалькі гадоў не пісаная»; «метрыка тры гады не пісаная»; «метрыка мала што пісаная»; «метрыка ў нататках некалі была»; «метрыка ні такая, ні сякая»; «метрыкі толькі трошкі»; «метрыкі ... толькі нататкі асобныя», нарэшце «метрыка ёсць, [але] яшчэ не пісаная»⁶⁰.

Вядзенне некаторых метрык запачатковалася непасрэдна ў часе правядзення візітацыі: «метрыка зараз пачынаецца»⁶¹. Прыблізную дынаміку распаўсюджання вядзення метрычных кніг можна прасачыць з дапамогай распрацаўванай сістэмы падліку апісанняў

⁵⁷ Там же, 30, 70.

⁵⁸ НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1064.

⁵⁹ Генеральні візитациі церквей і монастырів, 73, 78.


⁶⁰ Там же, 5, 9, 23, 28, 55, 62, 66, 70, 88.

⁶¹ Там же, 121.

царкоўных архіваў. У шматтомным «Описании церквей и приходов Минской епархии»⁶², якое вышла ў 1879 г., маецца апісанне архіваў 521 царквы Мінскай епархii з пазначэннем, з якога года захаваліся пры кожнай метрычныя кнігі. Самыя старажытныя дакументы з многіх царкоўных архіваў былі на той час ужо здадзены ў кансісторыю. Тым не менш былі вынесены звесткі аб наяўнасці пры цэрквях метрычных кніг да 1780-х гг. з улікам «дэкадаў» — дзесяцігоддзяў, у якія пачалося іх вядзенне. У выглядзе графіка гэтыя дадзеныя выглядаюць наступным чынам:

Графік 1

Метрычныя кнігі ў архівах цэрквя Мінскай епархii з пазначэннем «дэкады» пачатку іх вядзення, 1879 г.⁶³



Як бачым, да 1720-х гг. маюцца толькі адзінкавыя згадкі аб упрадакаваным вядзенні метрычных кніг. З 1720-х гг. можна гаварыць аб tym, што практика ўпрадакаванага вядзення набывае распаўсюдженне. Да таго ж, варта адзначыць, што ў «дазамойскі» перыяд ад-

⁶² Описание церквей и приходов Минской епархии, составленное по официально затребованному от причтов сведением. Т. I: Минский уезд; Т. II: Борисовский уезд; Т. III: Слуцкий уезд; Т. IV: Игуменский уезд; Т. V: Мозырский уезд; Т. VI: — Пинский уезд; Т. VII: Бобруйский уезд; Т. VIII: Речицкий уезд; Т. IX: Новогрудский уезд (Мінск, 1879).

⁶³ Мае падлікі паводле прыведзенага вышэй выдання.

сутнічала якая бы то ні было ўніфікацыя ў складанні запісаў. Толькі пастановы Замойскага сабора і літаратура, якая пабачыла свет у іх выніку, вывелі царкоўнае справаводства на якасна новы ўзровень.

«Паслязамойскі» перыяд

У гэтай частцы даследавання з дапамогай распрацаванай методыкі аналіза захаваных арыгінальных метрычных кніг пасправа-буем разгледзець інтэнсіўнасць выкарыстання «руской» мовы ўніяцкім святарствам у справаводстве да моманту падзелаў Рэчы Паспалітай. Упершыню дакладны фармуляр запісу ў метрычную кнігу аб хрышчэнні з'явіўся ў катэхізісе Леона Кішкі «Собрание припадковъ краткое»⁶⁴ (Супрасль, 1722):

Чи треба окрещенного въ метрики впѣсати? Суть вѣть. Треба такими словы: Азъ, іерей Им[я]р[е]къ, Презвутерь Ц[е]ркве им[я]р[е]къ, року, м[еся]ца им[я]р[е]къ, дня им[я]р[е]къ, окрестихъ въ Ц[е]ркви им[я]р[е]къ Раба Б[о]жія им[я]р[е]къ, рожденного въ родителей им[я]р[е]къ. Родителіе крестныи при Крещеніи были им[я]р[е]къ⁶⁵.

Папярэдня катэхізіса агаворвалі толькі форму хрышчэння, то бок словаў, якія мусіць прамовіць святар дзеля таго, каб сакрамант адбыўся. Неабходнасць пісьмовай фіксацыі факта хрышчэння не адзначалася. Нават у больш раннім катэхізісе самога Кішкі «Now rożnych przypadkow» (Люблін, 1693) нічога не гаварылася аб абавязковым натаванні хрышчэння ў адмысловых кнігах⁶⁶.

Катэхізіс 1722 г. таксама адзначаў неабходнасць натавань запісы аб шлюбе, аднак дакладны фармуляр гэтых запісаў не падаваўся:

Чи треба в Книгу названую Метрику впѣсовати Имена и Прозвѣска вступающихъ в Станъ Малженскій? Суть вѣть. В книгу названую Метрику треба впѣсовати Имена и Прозвѣска вступающихъ в Станъ Малженскій, впрочь зась того треба абы и Іерей свое Имя вписаль,

⁶⁴ Кішка, Собрание припадковъ краткое.

⁶⁵ Там же, 14.

⁶⁶ Leon Kiszka, Now rożnych przypadkow z pełni doktorow theologii moralnej zjawiony, to jest Kazusy Ruskiemu duchowieństwu przez o. Leona Kiszkę, bazylianą, spisane y do druku podane roku 1693 (Lublin, 1693).

который Шлюбъ даеть, мѣсто, на котором Шлобъ даеть, Рок, М[е]с[я]цъ и день, которого Шлюбъ даетъ⁶⁷.

Гэтае выданне заслугоўвае асаблівай увагі праз тое, што ўсе нормы, якія яно ўтрымлівала, за хуткі прамежак часу былі даведзены да кожнага святара. Ужо ў сярэдзіне 1720-х гг. была распрацавана сістэма захадаў, якая была скіравана на тое, каб асобнік кнігі быў набыты кожнай парафіяй. Кантроль за наяўнасцю кніг ажыццяўлялі дэканы. Яны арганізоўвалі і сам працэс пакупкі. Гэтыя шляхі выразна можна прасачыць на прыкладзе бібліятэкі царквы ў в. Добраўня Брэсцкага пав.: «За «Прыпадкі» грошы аддадзеныя айцу Віразубу, але іх («Прыпадкаў») яшчэ не атрымана»⁶⁸. Супастаўленне гэтай заўвагі з іншымі дадзенымі паказвае, што дастаўка кнігі заказчыку ішла даволі хутка: Ян Віразуб не з'яўляўся брэсцкім дэканам як мінімум са снежня 1725 г., а апісанне добрынскай бібліятэкі датуецца маем 1726 г. То бок ад моманту ўнясення грошай да атрымання тавару праходзіла каля шасці месяцаў. Нашы падлікі па пяці дэканатах Уладзімірска-Брэсцкай епархіі паказваюць, што на 1759 г. на 115 цэркваў адзначанай тэрыторыі прыпадала 67 асобнікаў кнігі⁶⁹, то бок праз два з паловай дзесяцігоддзі ад моманту выхада кнігай было забяспечана каля 60% цэркваў. У канцы XVIII ст. асобнік кнігі быў ужо практична пры кожнай парафіі⁷⁰.

Наглядным прыкладам таго, што кніга адрасавалася кожнаму святару персанальна, з'яўляюцца т.зв. дзвюхпарафіяльныя, альбо двухпрыходскія цэрквы, то бок цэркви з вялікімі парафіямі, пры якіх служылі два парафіяльныя святары. Усё царкоўнае начынне ў такіх цэрквах у ходзе візітацыі апісвалася разам, за выключэннем метрычных кніг, вядзенне якіх кантралівалася асобна. У кнігазборах такіх дзвюхпарафіяльных цэркваў можна сустрэць наяўнасць двух асобнікаў кнігі «Собрание припадковъ краткое» — па адным для кожнага святара⁷¹. Да таго ж, наяўнасць альбо адсутнасць гэтай кнігі

⁶⁷ Кішка, *Собрание припадковъ краткое*, 81.

⁶⁸ APL, z. 95, sp. 101, s. 222.

⁶⁹ Дзяніс Лісейчыкаў, *Штодзённае жыццё ўніяцкага парафіяльнага святара беларуска-літоўскіх зямель 1720–1839 гг.* (Мінск, 2011), 89.

⁷⁰ Цыт. паводле: Корзо, *Украинская и белорусская катехетическая традиция*, 443.

⁷¹ APL, z. 95, sp. 101, s. 197 v. (царква ў в. Сцяпанкі Брэсцкага пав.)

ў візітацыях фіксавалася ўпоравень з абавязковай наяўнасцю службоўніка. Толькі пры адсутнасці «Собрания» ў царкоўным кнігазборы можна сустрэць нататкі кшталту «“Прыпадкаў” не прыдбана»⁷².

«Собрание припадковъ краткое» ў XVIII ст. у колах парафіяльнага святарства выступала асноўнай крыніцай русчыны. Ёсць прымыя сведчанні, што менавіта гэтае кніга служыла святарами крыніцай і слоўнікам пісмовай «руской» мовы пры спробах фальсіфікацыі дакументаў, якія нібыта датаваліся пачаткам XVII ст.⁷³

Уласна ж тэкст пастаноў Замойскага сабора выйшаў асобнай кнігай на лацінскай мове ў Рыме 1724 г. Тут таксама была дакладна працісаная форма натавання метрычных запісаў, якая крэху адрознівалася ад кішкаўскай «Азъ, Іерей»: «Die ___, Mense ___, Anno ___. Ego, N., Parochus Ecclesiae N., baptizavi N. filium N.N., legitimorum Conjugum, natum die ___. Patrini fuerunt N.N. eumdemque baptizatum confirmavi. Patrinus fuit N.»; для пазашлюбных дзяцей прадугледжвалася форма «Baptizavi N. ex incertis parentibus»⁷⁴. Праз малую даступнасць гэтай кнігі і праз слабое веданне парафіяльнымі святарамі лаціны такая форма запісу не стала распаўсюджанай. Толькі пасля выходу ў свет перакладу кнігі на польскую мову ў 1785 г. у друкарні віленскіх базыльянаў польскамоўны варыянт гэтай формы пачаў набываць папулярнасць⁷⁵.

⁷² Там же, s. 200 v.

⁷³ Дзяніс Лісейчыкаў, ««Poneże Swiaty Sobor Zamoyski krypko poweliwait...»: сфальсіфіканая візіта царквы ў в. Дэмітравічы Аршанскага павета Вялікага Княства Літоўскага 1621 года», *Архіварыус: зборнік навуковых паведамл. і арт.* 14 (2016): 158–174.

⁷⁴ *Synodus Provincialis Ruthenorum habita in Civitate Zamosciae Anno MDCCXX. Sanctissimo Domino Nostro Benedicto PP. XIII Dicata* (Roma, 1724), 67–68.

⁷⁵ *Synod prowincjalny ruski w mieście Zamociu Roku 1720 odprawiony, a w r. 1724 za rozkazem S.K. de Propag. F. lacinskim językiem w Rzymie z druku wydany. Potym wkrótce z zalecenia J.W.J.X. Leona Kiszki, metropolity Całej Rusi, na polski przez J. X. Polikarpa Filipowicza, Z. S. Bazylego W., opata Pinskiego na Leszczu, przewiedziony. W tym języku dopiero z słów istnością i sposobem pisania tamtych lat pisarza i z krótkim od tegoż dla spowiedników pamiętnikiem przedrukowany Roku Panskiego 1785 (Vilnius, 1785), 57.* Форма польскамоўнага запісу паводле гэтай кнігі гучыць наступным чынам: «Dnia n., miesiąca n., roku n. Ja N., Pleban Kościoła N., okrzcilem syna N.N. małżakow prawdziwych, który się narodził dnia n. Oyciec Chrzestny był N. Matka Chrzestna N. i tegoż okrzczonego bierzmowałem».

Аднак важна адзначыць тое, што ў кнізе пастаноў Замойскага сабора 1724 г. упершыню ў якасці неад'емнай часткі хрышчэння было запісана «*denique librum habeant Parochi peculiarem pro Baptismo»⁷⁶* («нарэшце святары (павінны) мець адмысловую кнігу для (ўпісання) ахрышчаных»). Практычна тое самае гаварылася і аб блаславенні шлюбаў, з адной толькі розніцай, што не была прыведзена дакладная форма адпаведнага запісу⁷⁷. З гэтага часу, як убачым далей, пытанне пра аваязковое вядзенне метрычных запісаў у выглядзе асобнай кнігі пачало ўздымацца на епархіальных саборах і дэканскіх саборыках.

Такім чынам менавіта з 1720-х гг. пачынаецца якасна новы этап у вядзенні метрычных кніг пры парафіяльных цэрквах. Па-першае, быў упершыню зададзены стандарт вядзення метрычных запісаў аб народжаных паводле фармуляра «*Азъ, Іерей...*». Па-другое быў выпрацаваны механізм, каб гэты стандарт у кароткі час дайшоў практычна да кожнай парафіі. І па-трэцяе, епархіальныя саборы, дэканскія саборыкі і візітатары пачалі кантролюваць аваязковое вядзенне метрычных запісаў у выглядзе асобных кніг.

Як паказала наша даследаванне, існавалі пэўныя рэгіянальныя асаблівасці ў бытаванні «руской» мовы ў царкоўным справаводстве і ў распаўсюджанасці формы «*Азъ, Іерей...*». Дзеля таго, каб скласці агульную карціну вядзення метрычных кніг, была распрацавана наступная схема. Для аналізу былі адабраны ўсе захаваныя да нашага часу ў складзе Нацыянальнага гісторычнага архіва Беларусі арыгінальныя метрычныя кнігі цэркваў да моманту раздзелаў Рэчы Паспалітай (такіх было налічана 93). У НГАБ захоўваюцца аўтэнтычныя метрычныя кнігі XVIII ст. тых уніяцкіх цэркваў, якія ў канцы стагоддзя апынуліся ў складзе Мінскай губерні. Калі ж за аснову браць епархіальныя межы XVIII ст., то гэта Лагойскі, Мінскі, Навагрудскі, Палескі афіцыялаты Кіеўска-Віленскай мітрапаліцкай епархіі, абодва афіцыялаты Пінска-Тураўскай епархii, частка Полацкага афіцыялату Полацкай архіепархii (Барысаўскі і Чашніцкі дэканаты). У адносінах да кожнай кнігі былі зроблены падлікі колькасці запісаў за год з пазначэннем мовы гэтых запісаў. Прывядзём прыклад фармуляра падобнай апрацоўкі:

⁷⁶ *Synodus Provincialis Ruthenorum*, 67.

⁷⁷ Там же, 91.

Царква ў м. Пагост (Пагост-Загародскі)⁷⁸ Пінскага павета:

Год	Колькасць запісаў	«Па-руску»		Па-польску	
		агулам	у%	агулам	у%
1750	5	0	0	5	100
1751	29	0	0	29	100
1752	0	0	0	0	0
1753	12	0	0	12	100
1754	14	1	7,1	13	92,9
1755	27	2	7,4	25	92,6
1756	31	0	0	31	100
1757	16	0	0	16	100
1758	34	9	26,5	25	73,5
1759	23	5	21,7	18	78,3
1760	34	17	50	17	50
1761	62	22	35,5	40	64,5
1762	53	13	24,5	40	75,5
1763	53	17	32,1	36	67,9
1764	50	14	28	36	72
1765	26	9	34,6	17	65,4
1766	23	10	43,5	13	56,5
1767	56	6	10,7	50	89,3
1768	54	10	18,5	44	81,5
1769	45	9	20	36	80
1770	55	6	10,9	49	89,1
1771	68	0	0	68	100
1772	45	0	0	45	100

Як відаць з табліцы, сталае выкарыстанне «руской» мовы ў царкоўным справаводстве пачалося з 1758 г. «Рускай» мовай лацінскай графікай быў запісаны тытульны аркуш метрычнай кнігі («*Metrika duchownia cerkwi Pohoskoy zaczata w roku 1750*»⁷⁹), і на гэтым на доўгі перыяд русчызна ў кнізе сканчаецца. Калі пашукаць тлумачнін гэтай з'яве, то можна высветліць, што 22 кастрычніка 1758 г. царкву ў м. Пагост візітаваў генеральны візіттар базыльянін Тадэвуш Зарускі⁸⁰. Менавіта пасля візітатары святар пачаў весці запісы ў метрычных кнігах на «руской» мове паводле фармуляра «*Азъ, Іерей...*». Нават у tym выпадку, калі ён выкарыстоўваў польскую

⁷⁸ НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1429.

⁷⁹ Там же, арк. 1.

⁸⁰ Там же, арк. 20 адв.

мову, то гэтыя запісы таксама рабіліся паводле калькаванай формы «Ja, prezbiter...».

Мова справаводства часта залежала ад змены святарскіх пакаленняў. Святар Ян Тарановіч, які выкарыстоўваў «рускую» мову, памёр 26 студзеня 1771 г. Яго наступнік Адам Шамятыла выкарыстоўваў толькі польскую мову. Час поўнага пераходу на польскую (пасля 21 снежня 1770 г.) верагодна супадае з пачаткам смяротнай хваробы Яна Тарановіча, пасля чаго той цалкам адышоў ад спраў.

Яшчэ адной спецыфікай выкарыстання «руской» мовы ў царкоўным справаводстве з'яўляецца бытаванне яе асобнай формы, «трансліту», то бок выкарыстання лацінскай графікі для натавання «рускага» тэкста. Такая форма была пераходнай да польскамоўнага справаводства і сустракалася толькі пры адзінковых цэрквах. Прывядзём прыклад фармуляра аналіза царкоўнага справаводства, дзе выкарыстоўваўся «трансліт»:

Царква ў м. Пагост⁸¹ Аршанская павета
(Выкарыстанне «трансліта» пазначана паўтлустым курсівам)

Год	Колькасць запісаў	На-руску		На-польску	
		агулам	y%	агулам	y%
1715	1	1	100	0	0
1716	1	1	100	0	0
1717	1	1	100	0	0
1718	1	1	100	0	0
1719	0	0	0	0	0
1720	2	2	100	0	0
1721	1	1	100	0	0
1722	1	1	100	0	0
1723	1	1	100	0	0
1724	3	3	100	0	0
1725	3	3	100	0	0
1726	2	2	100	0	0
1727	4	4	100	0	0
1728	5	5	100	0	0
1729	3	3	100	0	0
1730	3	3	100	0	0
1731	5	5	100	0	0
1732	1	1	100	0	0
1733	7	7	100	0	0

⁸¹ Там же, спр. 1068.

1734	5	<u>5</u>	100	0	0
1735	7	<u>7</u>	100	0	0
1736	5	<u>5</u>	100	0	0
1737	7	<u>7</u>	100	0	0
1738	4	<u>4</u>	100	0	0
1739	7	<u>7</u>	100	0	0
1740	2	<u>2</u>	100	0	0
1741	11	<u>11</u>	100	0	0
1742	6	<u>6</u>	100	0	0
1743	6	<u>6</u>	100	0	0
1744	11	<u>11</u>	100	0	0
1745	9	<u>2</u>	22,2	7	77,8
1746	12	0	0	12	100
1747	16	0	0	16	100
1748	9	0	0	9	100
1749	25	0	0	25	100
1750	9	0	0	9	100
1751	21	0	0	21	100
1752	16	0	0	16	100
1753	18	0	0	18	100
1754	24	0	0	24	100
1755	23	0	0	23	100
1756	19	0	0	19	100
1757	18	0	0	18	100
1758	21	0	0	21	100
1759	13	0	0	13	100
1760	18	0	0	18	100
1761	15	0	0	15	100
1762	21	0	0	21	100
1763	15	0	0	15	100
1764	25	0	0	25	100
1765	27	0	0	27	100
1766	27	0	0	27	100

Як бачым, час пераважнага пераходу на польскую мову тут — 1745 г., а менавіта перыяд паміж 20 студзеня і 17 лютага 1745 г.⁸² Переход гэты таксама напрамую звязаны с зменай святарскага пакалення. «Рускамоўныя» запісы, у tym ліку і трансліт, належаць пяру святара Яна Нарановіча, польскамоўныя запісы — пяру яго сына святара Аляксандра Нарановіча.

Таксама можна ўбачыць, што да пачатку 1730-х гг. штогод зацінаваны толькі адзінковыя запісы (маецца нават адзін запіс аб шлюбе за 1698 г., які не патрапіў у прыведзеную табліцу). Святар Ян Нарановіч пачаў весці метрычныя запісы ў асобнай кнізе, віда-

⁸² Там же, арк. 18–18 адв.

вочна, пасля адбытага епархіяльнага сабору. На тытульным аркушы метрычнай кнігі маецца запіс наступнага зместа: «Metryka Krzstow cerkwi Pohoskiej, zaczynając od Congregaciey Minskij r[oku] 1726 d[nia] 30 augusta stylo veteri odrpwioney»⁸³. Да гэтага метрычныя кнігі вяліся на асобных картках, якія ў 1726 г. былі перапісаны ў кнігу. Падобныя запісы часта сустракаюцца ў метрычных кнігах цэркваў Мінскага афіцыялата. Напрыклад, вельмі падобны запіс утрымліваюць кнігі царквы св. Іллі ў м. Дукора Мінскага пав.: «Metryka Szlubow cerkwi Dukorskiej, zaczynając od Congregaciey Minskij r[oku] 1727 d[nia] 11 sep[temb]ra stylo veteri celebrowaney»⁸⁴.

З гэтага вынікае, што ў «паслязамойскі» перыяд адным з пытанняў, якія разглядаліся на епархіяльных саборах, было вядзенне ўпрадкаваных метрычных запісаў у адмысловых асобных кнігах. Гэтыя ж саборы таксама ўводзілі ва ўжытак стандарт запаўнення метрык паводле формы «Азъ, Іерей...». Пытанні ўніфікацыі, верагодна, залежалі ад рэгіёну. Калі на ўсходзе і поўдні Мінскага афіцыялату паводле пастановы епархіяльных сабораў уводзілася вядзенне «рускамоўных» запісаў стандартызаванага ўзору, то на заходзе Мінскага афіцыялату распаўсюджанне атрымала толькі сама форма запісаў, а мовай іх была польская. Напрыклад, форма «Ja, kapłan ..., okrzscil Śługę Bożego (варыянт — Ślugu Bożego)» у 1720-я—1740-я гг. была характэрная для справаводства цэркваў у вв. Вялікія Сітцы, Вялікае Гнядзілава і Жосна Ашмянскага павету⁸⁵.

Такія альбо прыблізна такія фармуляры аналізу былі складзеныя намі да ўсіх арыгінальных метрычных кніг за перыяд да раздзелаў Рэчы Паспалітай (такіх парафій назіралася 93). Прыводзіць іх усе ў дадзеным даследаванні было б немэтазгодна. Вынікі, якія атрымаліся ў ходзе аналіза, былі нанесены на карту (гл. Дадатак 1.1). На карту таксама былі нанесены тыя цэрквы, аўтэнтычных метрычных кніг па якіх не захавалася, аднак захаваліся дакладныя звесткі аб мове іх складання. Гэта цэрквы, па якіх маюцца капійныя «рускамоўныя» метрычныя запісы, а менавіта: у в. Высацк Слонімскага пав. 1632—1664 гг.⁸⁶, у м. Мір Навагрудскага пав. 1653—1687 гг.⁸⁷;

⁸³ Там же, арк. 1.

⁸⁴ Там же, спр. 1071, арк. 32.

⁸⁵ Там же, спр. 783, арк. 12 адв.

⁸⁶ Там же, ф. 319, вол. 2, спр. 499, арк. 2, 7.

⁸⁷ Описание церквей и приходов Минской епархии. Т. IX: Новогрудский уезд, 101.

у м. Сіняўка Навагрудскага пав. 1742 г.⁸⁸; у в. Замошша Пінскага пав. 1754 г.⁸⁹; у в. Балажэвічы Мазырскага пав. 1761 г.⁹⁰; царква ў в. Турэйск Лідскага пав., па якой захаваліся польскамоўныя капійныя запісы за 1660—1663 гг.⁹¹ Такім чынам разам з гэтымі сям'ю выпадкамі на карце былі змешчаны дадзеныя па 100 цэрквах.

Пры нанясенні вынікаў аналізу мовы метрычных кніг XVII—XVIII ст. на карту вылучылася 7 выразных рэгіёнаў са сваёй специфікай (гл.: Дадатак 1.1):

Рэгіён 1: 8 цэркваў (Лагойскі афіцыялат «Літоўскай» часткі Кіеўска-Віленскай епархіі);

Рэгіён 2: 5 цэркваў (Барысаўскі і Лепельскі дэканаты Полацкай епархіі);

Рэгіён 3: 43 царквы (Мінскі афіцыялат «Літоўскай» часткі Кіеўска-Віленскай епархіі);

Рэгіён 4: 9 цэркваў (Навагрудскі афіцыялат «Літоўскай» часткі Кіеўска-Віленскай епархіі);

Рэгіён 5: 13 цэркваў (Палескі афіцыялат «Літоўскай» часткі Кіеўска-Віленскай епархіі);

Рэгіён 6: 18 цэркваў (абодва афіцыялаты Пінска-Тураўская епархія);

Рэгіён 7: 4 царквы (Брагінскі дэканат «Кароннай» часткі Кіеўска-Віленскай епархіі).

Для большай нагляднасці паспрабуем прадставіць атрыманыя дадзеныя па рэгіёнах у абсалютных лічбах. Скарыстаюмся наступнай шкалой вымярэння. Калі вядома, што пры царкве вяліся паўнавартасныя метрычныя кнігі на «рускай» альбо польскай мове⁹², то дадзеныя па гэтай царкве будуть даваць 1 бал у скарбонку «рускага» ці польскага боку. Калі пры складанні метрычных запісаў выкарыстоўваўся трансліт⁹³, то такая царква будзе даваць 0,75 балаў у «рускую» скарбонку, 0,25 — у польскую. Калі ж выкарыстанне «рускай» мовы ў метрычных кнігах не ішло далей за аздабленне тытульнага

⁸⁸ НГАБ, ф. 319, вол. 2, спр. 754, арк. 96.

⁸⁹ Lietuvos valstybės istorijos archyvas (далей — LVIA), f. 597, ap. 2, b. 123, l. 50.

⁹⁰ Там же, б. 125, л. 11.

⁹¹ Урублеўскі, «Прыклад актыкацыі».

⁹² Пазначана на карце ў Дадатку 1 белым («руская» мова) альбо чорным (польская мова) гузікам.

⁹³ Пазначана на карце ў Дадатку 1 белым гузікам з чырвонай крапкай.

аркуша⁹⁴, то такая царква будзе даваць у «рускую» скарбонку 0,25 бала, а ў польскую — 0,75. На наступным этапе суму балаў па гэтых дзвюх мовах падамо ў працэнтных судносінах. Абсалютныя лічбы судносін па ўсіх сямі рэгіёнах выглядаюць наступным чынам:

Табліца 2

Працэнтныя судносіны выкарыстання «рускай» і польской мовы ў метрычных кнігах уніяцкіх цэркvaў XVII–XVIII ст.

Рэгіён	Колькасць цэркvaў	«Руская» мова	Польская мова
1. Лагойскі афіцыялат Кіеўска-Віленскай епархii	8	0%	100%
2. Барысаўскі і Лепельскі дэканаты Полацкай епархii	5	5%	95%
3. Мінскі афіцыялат Кіеўска-Віленскай епархii	43	6,4%	93,6%
4. Навагрудскі афіцыялат Кіеўска-Віленскай епархii	9	30,5%	69,5%
5. Палескі афіцыялат Кіеўска-Віленскай епархii	13	7,7%	92,3%
6. Пінска-Тураўская епархiя	18	62,5%	37,5%
7. Брагінскі дэканат Кіеўска-Віленскай епархii	4	100%	0%

С прадстаўленай табліцы і складзенай карты можна зрабіць важныя вынікі. Традыцыі пісьмовай русчызы да канца XVIII ст. захаваліся на тэрыторыі Брагінскага дэканата Кіеўска-Віленскай епархii (Рэгіён 7: 100%) і тэрыторыі Пінска-Тураўскай епархii (Рэгіён 6: 62,5%), асабліва ва ўсходніяе частцы, Мазырскім павеце. Гэтыя традыцыі доўгі час трymаліся і на поўдні Навагрудскага і Рэчыцкага паветаў. Такі феномен можна патлумачыць блізкасцю гэтых тэрыторый да значнага культурнага цэнтра, своеасаблівага асяродка русчызы Кіева, стасункі з якім падтрымліваліся паводле транспартных артэрый — рэк Дняпра і Прывіпу.

⁹⁴ Пазначана на карце ў Даадатку 1 белым гузікам з чорнай крапкай.

На астатнай тэрыторыі Навагрудскага, Мінскага і заходній часткі Аршанскага павета (Рэгіёны 3 і 4) традыцыя пісьмовай русчызы практична згасла ўжо да сярэдзіны XVIII ст. (6,4% і 30,5% адпаведна). У другой палове XVIII ст. яе выкарыстанне тут рудыментарна захавалася на тытульных аркушах метрычных кніг некаторых цэркvaў. Самыя паўночныя і ўсходніяе тэрыторыі — частка Ашмянскага і Рэчыцкага павета, фрагмент Полацкага ваяводства (Рэгіёны 1, 2 і 5) — практична не далі прыкладаў больш-менш значнага выкарыстання «рускай» мовы ў справаводстве, прычым часам нават на ранніх этапах, першай трэці XVIII, і нават канцы XVII ст. Працэнт заангажаванасці русчызы ў справаводства па гэтых рэгіёнах быў 0%, 5% і 7,7% адпаведна.

«Руская» мова метрычных кніг: фармуляр і жывая традыцыя

Паўстае пытанне, наколькі выкарыстанне запісаў паводле фармуляра «Азъ, Іерей...» адэкватна адлюстроўвае навык валодання «рускай» мовай у святара? Магчыма меў месца звычайны фармальны падыход да справы? Калі ёсць патрабаванне весці нататкі паводле дакладнага ўзору — дык ёсць і адпаведныя запісы! Аднак у реальнасці ўсё выглядае інакш. Як ужо неаднаразова гаварылася, у кнізе «Собраниеe припадков» (1722 г.) быў прыведзены дакладны фармуляр запаўнення метрычнага запісу аб хрышчэнні. Лексічны склад фармуляра, акрамя хіба слова «рок», утваралі царкоўнаславянскія слова. Аднак пры натаванні запісу ў святара былі шырокія магчымасці імправізація, падганяючы фармуляр пад традыцыі жывога маўлення, якія панавалі ў пэўнай мясцовасці. Менавіта таму мы маем поўнае права называць кірылічныя запісы ў метрычных кнігах не прыкладам выкарыстання царкоўнаславянскай мовы, якая абмяжоўвалася толькі фармулярам, а прыкладам пісьмовай «рускай» мовы.

Самымі распаўсюджанымі адыходамі ад дакладнага фармуляра былі: напісанне «з родитеlei» замест «от родитеlei», альбо нават аддзяляючы бацькоў адзін ад аднога зваротамі «з отца», «зъ матери» (варыянты «з маткi» альбо «з матi»). Амаль заўсёды фармуліроўка «родителiе крестныi» замянялася звыклымі простанароднымі «кум» і «кума», радзей афіцыйным тэрмінам «восприемники /

восприемницы»). Для пазначэння, што парафіяне паходзяць з того сяла, дзе знаходзіцца і сам храм, святар царквы ў в. Гарадзец Пінскага пав. выкарыстоўваў тэрміны «тутеиши» і «тутеиша»⁹⁵. Ён жа сведкаў пры шлюбе называў «сваты»⁹⁶. Святары царквы ў в. Грушнае Оўруцкага пав. для пазначэння парафіян сялянскага паходжання ўжывалі распаўсюджаны тэрмін «працовитые»⁹⁷.

Найбольшая магчымасць для творчага падыходу была ў святароў пры напісанні імёнаў уласных, якія займалі значны аб'ём усяго запіса. Тут уплыў царкоўнаславяншчыны быў зусім нязначны. Паколькі асноўнымі фігурантамі метрычных запісаў былі сяляне і жыхары дробных мястэчак, то святары ў запісах аддавалі перавагу простанародным формам імёнаў:

Авдоця (Авдоха), Агапа, Алена (Олена), Алеся (Олеся), Амеліян (Омелян), Апанас, Арына (Оришка), Атрахім (Атрошка), Ахрэм, Васіль (Васька), Гаврила, Ганна, Гарасім, Грипіна, Грышка (Гриц), Данило, Ежеп, Ігнат, Іовга, Катеріна (Кацюха), Кирило (Кирыла, Курыла), Крыся, Ксеня, Левон, Люба, Міколай, Навум, Наастася, Павлюк, Палагея, Памфіло, Параска, Петро, Прося, Савка, Самусь (Самоіло), Стакей, Сцепан, Тася, Терешко, Тімох (Цімох), Хведор (Хвесько), Хвеся, Хіма, Явмен, Явхім (Авхім), Якім, Ярмола, Яська (Еська).

Жывая традыцыя русчызны праяўлялася і ў частай практицы напісання прозвішчаў замужніх жанчын паводле прозвішча (імя) мужа з даданнем простанародных канчаткаў *-ixa*, — *ыха*:

Алексиха, Бараніха, Богатыревічиха, Болобаніха, Грыгоріха, Занютічиха, Кірковічиха, Козачиха, Комчіхаха, Коржіхаха, Любімічаха, Матвеіхаха, Наварічиха, Окунчыха, Олешчыха, Павловічиха, Пантелеіхаха, Прокопіхаха, Ревічиха, Рубасіхаха, Рудіхаха, Савчиха, Саковічиха, Семеніхаха, Січевічиха, Солоневічиха, Суховершіхаха, Талабаіхаха, Тімошіхаха, Хведоріхаха, Хведчіхаха, Хомічіхаха, Янковічіхаха, Ярмошіхаха.

Пры напісанні некаторых словаў праяўляліся асаблівасці жывой гутарковай мовы. Гэта напісанне канчаткаў дзеясловаваў у мінульым часе *-ыл як -ыв*, — *ал як -ав* (напрыклад? у словаспалучэннях «давъ

⁹⁵ НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 306.

⁹⁶ Там же.

⁹⁷ Там же, спр. 1442.

шлюбъ, кумамъ бивъ»). Праяўляліся характэрныя асаблівасці вымаўлення гукаў, уласцівых беларускай мове: дзеканне (попадзя, дзевка), цеканне (Улиционок, Сцепан, Цімох), аканне (Барыс, Патац, Слабодка), яканне (Амляян, Чамяры). Шэраг словаў утрымлівае прыкметы того, што гуک *r i* и вымаўляліся цвёрда, напрыклад: «вступуючы», «Грышка Рабы», «метрыка», «Окунчыха». Перадача гука *щ* на пісьме часта ішла праз *ич*: Олешчыха, Шчука. Гук *ф* на пісьме нярэдка перадаваўся праз спалучэнне *хв* (напрыклад, у імёнах Нікіхвор, Пархвен, Хведор). У цэлым шэрагу словаспалучэнняў праяўлялася не адна, а адразу некалькі пералічаных асаблівасцей. Святар царквы ў м. Пагост Аршанскаага пав. да сваёй жонкі ў метрычнай кнізе ўжываваў азначэнне «Арына, пападзя»⁹⁸.

Метрычныя запісы аб шлюбах і пахаваннях, якіх захавалася значна менш, таксама даюць прыклады творчага падыходу да складання. Святары царквы ў в. Белая Сарока Оўруцкага пав. пры апісанні дзён, калі рабіліся абвесткі аб шлюбах, выкарыстоўвалі выразы «дни недельные и с [вя] та уроочистые»⁹⁹, а пры апісанні месца пахавання ўжывалі выраз «на могилках»¹⁰⁰. Адсутнасць фармуляра давала магчымасць святару больш падрабязна апісаць, што ён рабіць у часе пахавання. Напрыклад, святары царквы ў в. Загорыны Мазырскага пав. ў канцы 1760-х — пачатку 1770-х гг. ужывалі выразы кшталту «гроб запечатан от иерея ...»¹⁰¹.

Як паказала наша даследаванне, узор «Азъ, Іерей...» у сваім аўтэнтычным «рускім» варыянце лёг на прыдатную глебу ў тых мясцінах, дзе русчызна мела моцныя пазіцыі. Гэта перш за ёсё тэрыторыя Пінска-Тураўскай епархіі (Мазырскі, Пінскі і поўдзень Навагрудскага павета). Да 1770-х гг. «руская» мова зредку выкарыстоўвалася нават у метрычных запісах Пінскай кафедральнай царквы. Апрача гэтага, святары епархіі засведчылі ўменне самастойнага складання «рускамоўных» фармуляраў нататак для фіксациі шлюбаў і пахаванняў (якія не былі прадугледжаны кнігай «Собрание припадковъ»). Святар царквы ў в. Азяраны Пінскага пав. Якуб Грудніцкі распрацаваў асобную форму для запісу аб

⁹⁸ Там же, спр. 1068, арк. 3 адв.

⁹⁹ Там же, спр. 1440, арк. 94.

¹⁰⁰ Там же, арк. 158–173.

¹⁰¹ Там же, спр. 1394.

хрышчэнні ўласных дзяцей. Вось харктэрны запіс з метрычных кніг азяранскай царквы: «Року ~~на~~ 1753 (1753) мѣсяца юлае днае іг^т(23) Уродиласе ми дщерь на імѧ Анна. Кумамъ бивъ Людвіс Сдрѣшко, кумою Марія Грудницкаа»¹⁰².

Асобнай сферай бытавання «рускай» мовы ў царкоўным справаводстве XVIII ст. можна лічыць аздабленне тытульных аркушаў метрычных кніг. Паколькі не існавала агульнапрынятай формы іх запаўнення, то кожны святар вырашаў сам, на якой мове і якім словамі распачынаць метрыку. Тут праявілася яшчэ адна цікавая асаблівасць: нават калі самі нататкі ўжо фіксаваліся па-польску, тытульны аркуш часта афармляўся «па-руску». Падобная ситуацыя была, напрыклад, з царквой у в. Крыўчыцы Пінскага пав. (метрыка запачаткована 1745 г.)¹⁰³, в. Блонь Мінскага пав. (1756 г.)¹⁰⁴, в. Каплічы Мазырскага пав. (1760 г.)¹⁰⁵, в. Грэбень Мінскага пав. (1761 г.)¹⁰⁶, в. Валосавічы Аршанскага пав. (1766 г.)¹⁰⁷, м. Свіслач Мінскага пав. (1770 г.)¹⁰⁸, в. Мацеевічы Аршанскага пав. (1773 г.)¹⁰⁹ (гл. Дадатак 2). Як падаецца, стаўленне да метрычнай кнігі (і памянніка) было менавіта як да рукапіснай кнігі, тытульны аркуш якой павінны быць адпаведна аздобленымі. Прыйкладам тут служылі іншыя выданні з царкоўнай бібліятэкі, як правіла друкаваныя. Паколькі такія аркушы ніколі не паўтараюць адзін аднога і маюць важнае значэнне як самадастатковыя мастацкія творы, то ў якасці ілюстрацый прывядзём у дадатку ўсе экземпляры кірылічных тытульных аркушаў, якія ўдалося адшукаць пры правядзенні даследавання (Дадатак 2).

Змест і аўтём запісаў на тытульных аркушах з'яўляецца бадай найбольш красамоўным паказыкам узроўня святарскага валодання «рускай» мовай. Часцей за ўсё эта закончаныя інфарматыўныя паведамленні, дзе можна сустрэць пасажы: «рабувъ Б[о]жіхъ,

православныхъ хр(и)стіанъ»¹¹⁰ (в. Белая Сарока Оўруцкага пав.); «w[т]ца нашого вселенскага архиерея Климентия»¹¹¹ (в. Грушнае Оўруцкага пав.); «единосущныа, животвораціа и нераздилъмыя Тро[ицы]»¹¹² (в. Блонь Мінскага пав.); «Вступуючы[х] в стань малженскій»¹¹³ (в. Азяраны Пінскага пав.). А падчас гэтага прости калькаванне польскіх словаў кірылічным пісьмом: «Сіл метрика крествв, споржондзона до ц[е]ркви Свислоцкіей»¹¹⁴ (м. Свіслач Мінскага пав.).

Тытульныя аркушы афармлялі не толькі самі святары. Для аздаблення метрычных кніг даволі часта прынёсваліся прафесійныя мастакі із прынамсі асобы, якія валодалі навыкамі малявання. Аб гэтым сведчыць якасць малюнкаў, а ў некаторых выпадках нават наядунасць аўтографаў мастакоў на сваіх творах. Так, кнігі пры царкве ў м. Дукора Мінскага пав. (1755 г.) аздабляў «Михаиль Клинкови[ч]»¹¹⁵; в. Белая Сарока Оўруцкага пав. (1759 г.) «ІГ», альбо «Іоаннъ Голоскевічъ»¹¹⁶; в. Каплічы Мазырскага пав. (1760 г.) «Piotr popowicz Zahorowski»¹¹⁷; в. Валосавічы Аршанскага пав. (1766 г.) «Pater Iraklis Borkowsis»¹¹⁸; в. Мацеевічы Аршанскага пав. (1773 г.) «Андреи [Е]пифановичъ»¹¹⁹.

Важным падаецца адказ на пытанне: кім былі носьбіты пісмовай традыцыі русчызны? Прадстаўнікі якіх святарскіх родавіді з якой мясцовасці аддавалі перавагу на пісьме «рускай» мове? Дзеля гэтага былі складзены біяграмы ўсіх святароў, якія пакідали «рускамоўныя» запісы ў метрычных кнігах (гл. Дадатак 3). Такіх назіралася 28. Аналіз сабраных біяграфій паказвае, што ўсе гэтыя

¹⁰² Там же, спр. 1436, арк. 4.

¹⁰³ Там же, ф. 800, вол. 1, спр. 2, арк. 1.

¹⁰⁴ Там же, ф. 136, вол. 13, спр. 1091, арк. 1.
¹⁰⁵ Там же, спр. 1438, арк. 1; спр. 1439, арк. 1.
¹⁰⁶ Там же, спр. 1083, арк. 21.
¹⁰⁷ Там же, спр. 816, арк. 1.
¹⁰⁸ Там же, спр. 652, арк. 2.
¹⁰⁹ Там же, спр. 1127, арк. 1.

¹¹⁰ Там же, спр. 1440, арк. 157.

¹¹¹ Там же, арк. 1 адв.

¹¹² Там же, спр. 1091, арк. 1.

¹¹³ Там же, спр. 1436, арк. 71 (паводле зместа запіса можна скласці ўяўленне аб асаблівасцях вымаўлення ў дадзенай мясцовасці: «Оупысь», «архістратыга», «Міхаила»).

¹¹⁴ Там же, спр. 652, арк. 2.

¹¹⁵ Там же, ф. 126, вол. 1, спр. 114, арк. 1.

¹¹⁶ Там же, ф. 136, вол. 13, спр. 1040, арк. 93, 157.

¹¹⁷ Там же, спр. 1439, арк. 1.

¹¹⁸ Там же, спр. 816, арк. 1 (верагодна, скажонае; трэба чытаць «Айцец Іраклі Баркоўскі»).

¹¹⁹ Там же, спр. 1127, арк. 1.

святары былі прадстаўнікамі мясцовых спадчынных дынастый духавенства¹²⁰. Многія належалі да царкоўнай іерархіі сярэдняга звяза — самі з'яўляліся пратапопамі (дэканамі), альбо гэтыя пасады займалі іх дзецы. То бок у параўнанні з астатнімі святарствам узорвень адукцыі ў іх быў даволі высокі, гэта не былі малаадукаваныя маргіналы, якія вымушана выкарыстоўвалі «рускую» мову, паколькі іншай не валодалі.

Цікавым прыкладам з'яўляецца гісторыя двух пакаленняў рода Мігаёў — бацькі Лявона і сына Аляксея. Айцец Лявон у пачатку 1750-х гг. быў святаром на поўдні Рэчыцкага пав., а менавіта ў Рэчыцы, дзе вёў метрычныя запісы «па-рускую». Пазіцыі русчызын тут былі моцныя, і яна была запатрабавана відавочна не толькі сярод духавенства, але і сярод паствы. Пасля смерці айца Лявона яго сын Аляксей у 1760-х гг. быў пераведзены да царквы ў в. Грэбені Мінскага пав., за 200 км на паўночны захад ад Рэчыцы. Тут айцец Аляксей сутыкнуўся зусім з іншай моўнай сітуацыяй. Пазіцыі русчызын на пісьме на поўдні Мінскага пав. да гэтага часу былі ўжо страчаныя. Аляксей Мігай вёў усе метрычныя запісы грэбенскай царквы выключна па-польску, хоць «па-рускую» запоўніў тытульны аркуш і пакінуў шматлікія кірылічныя «пробы пяра», у тым ліку прымайкі. То бок верагодна Аляксей Мігай быў выхаваны ў асяродку выкарыстання «руской» мовы, умеў бегла на ёй пісаць, але паддаўся новым абставінам і асяроддзю і перайшоў на выкарыстанне польскай мовы, як больш звыклай і запатрабаванай у дадзеным рэгіёне.

«Руская» мова метрычных кніг XVIII ст. насіла некаторыя прыкметы своеасаблівай «вестэрнізацыі». Да іх ліку можна аднесці выкарыстанне арабскіх, а не кірылічных лічбаў у рускамоўных запісах. Таксама святары часта выкарыстоўвалі польскія (в. Азяраны Пінскага пав.)¹²¹ і нават лацінскія (в. Белая Сарока Оўруцкага пав.)¹²² назвы месяцаў у кірылічных запісах сваіх метрык.

Пераход на польскую мову на працягу жыцця аднаго святара адбываўся ў некалькі этапаў. Змест метрычных запісаў за розныя гады дае магчымасць добра прасачыць гэтыя паступовыя змены. Так, святар царквы в. Жыткавічы Мазырскага пав. Рыгор Завітневіч

¹²⁰ Пар.: Дзяніс Лісейчыкаў, *Святар у беларускім соцыуме: прасапаграфія ўніяцкага духавенства 1596–1839 гг.* (Мінск, 2015).

¹²¹ НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1436.

¹²² Там же, спр. 1440.

з самага пачатку, са снежня 1759 г., вёў запісы «па-рускую», а з лістапада 1762 г. пачаў весці па-польску, пакідаючы ў пачатку нататак рудыменты русчызы: «Ja, yegere Hryhory». З сакавіка 1770 г. ён пачаў натаваць па-польску і сваё імя: «Ja, Grzegorz Zawitniewicz»¹²³. Доўгі час айцец Рыгор у вядзенні метрычных кніг практикаваў білінгвізм. Запісы аб нараджэнні, на які быў устаноўлены фармуляр, ён складаў «па-рускую», а запісы аб бласлаўленні шлюбаў, якія не мелі ўстаноўленага ўзору, у той жа самы час па-польску. На прыкладзе святара царквы в. Гарадзец Пінскага пав. Тэадора Н можна прасачыць, як лацінізавалася на працягу гадоў напісанне ім самім уласнага імя: «Хведор», «Өеодор», «Өтеодор», «Теодор»¹²⁴.

Падрабязней спынімся на адным з самых цікавых прыкладаў уплыву на пісьмовую русчызу жывых моўных традыцый. Гэта прыклад царквы ў в. Белая Сарока Оўруцкага пав. Па гэтым храме захаваўся поўны камплект усіх трох відаў метрык за 1759–1795 гг.¹²⁵ Як сведчаць тытульныя аркушы метрычных кніг аб шлюбаваных і памерлых, іх вядзенне пачалося з 9 студзеня 1759 г., з моманту высвячэння і прызначэння на пасаду святара гэтай царквы Іянікія Кміты (Кметы)¹²⁶. Да канца XVIII ст. кнігу вялі прадстаўнікі трох розных святарскіх дынастый: Іянікія Кміта (Кмета) 1759–1775 гг., Юры Юнацкевіч 1775–1788 гг., Юры Драганіцкі 1791–1795 гг.

Усе тры святары вялі абсолютна ўсе нататкі ў кнігах на «руской» мове. Гадавая колькасць запісаў была даволі вялікай, прыблізна 25 запісаў аб хрышчэнні штогод. Усе нататкі вяліся строга паводле формы «Азъ, Іерей...». Беласароцкія святары выкарыстоўвалі гэтую форму таксама для натавання вяянчання ў і адпівання. Ступень валодання навыкамі кірылічнага пісьма была у названых святароў рознай. Іянікія Кміта натаваў усе запісы бездакорнай кірыліцай, адзінным адступленнем ад кірылічнай традыцыі было выкарыстанне ў тэксле арабскіх лічбаў (акрамя тытульнага аркуша, дзе лічбы былі пададзеныя літарамі кірыліцы). Наступны, Юры Юнацкевіч, ўжываваў у запісах лацінку, па-лацінску ім часта пісаліся і назвы месяцаў (januaris, februaris, 8bris, 9bris, Xbris і інш.). Найболыш цікавай

¹²³ Там же, спр. 1392.

¹²⁴ Там же, спр. 306.

¹²⁵ Там же, спр. 1440.

¹²⁶ Там же, арк. 93, 157.

уяўляеца пісьмовых навыкаў трэцяга святара, Юрыя Драганіцкага. Першы запіс у кнізе аб tym, што з 10 красавіка 1791 г. кнігу будзе запаўняць менавіта ён, Драганіцкі склаў па-польску. Самі ж нататкі складаліся толькі на «рускай» мове, але з выразным упрыгожваннем лацінскай графікі. Нават сваё прозвішча святар пісаў на сумесі кірыліцы і лацінкі: Droganicki, Druganicki, Дроганіцкі, Дроганіцкі і безліч іншых варыянтаў. У тэксле запісаў сустракаюцца цэльяя выразы, запісаныя па-польску, асабліва шмат іх пры напісанні імёнаў уласных.

Прыклад цэрквай Брагінскага дэканата і Мазырскага павета паказвае, што пісьмовая традыцыя «рускай» мовы ва Ўніяцкай Царкве Рэчы Паспалітай не перапынялася да самага канца XVIII ст. Асобныя прыклады паказваюць, што і на астатніх тэрыторыях нават у 1830-я гг. прадстаўнікі ўніяцкага духавенства пры неабходнасці былі ў стане са стэнаграфічнай дакладнасцю зафіксаваць на пісьме жывую гутарковую мову¹²⁷.

Высновы

Сабраныя і прааналізаваныя матэрыялы даюць магчымасць прыйсці да наступных высноў.

Уніяцкае духавенства ў Вялікім Княстве Літоўскім у канцы XVII — XVIII ст. было адным з апошніх захавальнікаў пісьмовой традыцыі «рускай» мовы. Нягледзячы на актывізацыю паланізацыйных працэсаў, уніяцкая іерархія здзяйсняла заходы па ўмацаванні пазіцыі «рускай» мовы ў царкоўным справаводстве шляхам выдання адмысловай дапаможнай літаратуры і ўядзення асобнага пункта праверкі пры правядзенні генеральных візітаций.

Выбар святарамі мовы вядзення метрычных кніг з'яўляўся найбольш яскравым маркёрам ступені пранікнення паланізацыйных працэсаў сярод «рускай» этнаканфесійнай супольнасці Вялікага

¹²⁷ Дзяніс Лісейчыкаў, “Беларускамоўныя дакументы ў справаводстве ўніяцкай царквы першай трэці XIX ст.”, *Архіварыус: зборнік навуковых паведамл. і арт.* 3 (2009): 66–73 (у дадзеным артыкуле гаворка ідзе пра два пратаколы допыту сведкаў 1830 г., складзеных цалкам на беларускай мове лацінскай графікай. Падзеі адбываліся на тэрыторыі парафіі царквы ў в. Гаравец Барысаўскага пав. Мінскай губ.).

Княства Літоўскага на той ці іншай тэрыторыі. Тут праявіўся шэраг рэгіянальных асаблівасцей. «Руская» мова ў XVIII ст. займала моцныя пазіцыі і актыўна выкарыстоўвалася святарамі цэрквай Мазырскага і Пінскага паветаў, а таксама паўднёвых частак Навагрудскага і Рэчыцкага. Этыя тэрыторыі можна назваць рэгіёнам рэальнага выкарыстання «рускай» мовы ў царкоўным справаводстве азначанага перыяду. Справядлівым будзе сцвярджэнне, што пазіцыі русчызны ў паўднёвых паветах Вялікага Княства Літоўскага заставаліся моцнымі дзяякуючыя блізкасці і цесным транспартным і культурным сувязям з Кіевам. На прыкладзе Пінска-Тураўскай епархіі бачна, што ў яе заходніяй частцы ў другой палове XVIII ст. у справаводстве пачала пераважаць польская мова. Ва ўсходній жа частцы, у першую чаргу блізкім да Кіева Мазырскім павеце (які да 1569 г. уваходзіў у склад Кіеўскага ваяводства) русчызна пераважала да моманту падзелаў Рэчы Паспалітай. Астатнія тэрыторыі Навагрудскага павета, увесь Мінскі, заходнія часткі Аршанскае і Рэчыцкага, усходнія часткі Ашмянскага з'яўляліся тымі рэгіёнамі, дзе «руская» мова была выцеснена польской ужо ў першай трэці XVIII ст. і заставалася тут толькі ў якасці «рудыменту» — тытульных аркушаў метрык і адзінковых запісаў у саміх кнігах. Калі ж пры некаторых цэрквях запісы «па-руску» вяліся, то гэта часта быў трансліт, паколькі лацінка для духавенства рабілася больш звыклай. Праз Мінскі і Ашмянскі паветы праходзіла паўночна-заходняя мяжа рассялення «рускай» этнаканфесійнай супольнасці ў Вялікім Княстве Літоўскім.


На фармуляр і змест метрычных запісаў аказвала моцны ўплыў жывая традыцыя «рускай», альбо «простай» гутарковай мовы. Найбóльш поўна яна праявілася ў напісанні імёнаў уласных. Аналіз асаблівасцей натавання «рускіх» метрычных запісаў XVIII ст. паказаў, што ў іх яскрава адбілася спецыфіка вымаўлення гукаў гутарковай мовы: дзеканне, цеканне, аканне, яканне.

Такім чынам, асяроддзе ўніяцкага духавенства заставалася носьбітам пісьмовой русчызны, у аснове якой у вялікай ступені ляжала жывая традыцыя, а не проста стандартызаваны фармуляр. «Руская» мова ўніяцкіх метрычных кніг XVIII ст. мае ўсе асноўныя прыкметы, уласцівыя той беларускай мове, літаратурныя помнікі на якой пачалі стварацца і фіксавацца ў першай трэці XIX ст.


ДАДАТАК 1.1




ДАДАТАК 1.2




ДАДАТАК 2
Тытульныя аркушы метрычных кніг




2.1. м. Узда Мінскага пав. w1716 г. Аб шлюбаваных.
Крыніца: НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1064, арк. 20.




2.2. в. Гарадзец Пінскага пав. 1741 г. Аб народжаных.
Крыніца: НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 306, арк. 1.




2.3. в. Гарадзец Пінскага пав. 1741 г. Аб шлюбаваных.
Крыніца: НГАБ, ф. 136, воп. 13, спр. 306, арк. 30.




2.4. в. Крыўчыцы Пінскага пав. 1745 г. Аб народжаных.
Крыніца: НГАБ, ф. 800, воп. 1, спр. 2, арк. 5.




2.5. в. Крыўчыцы Пінскага пав. 1745 г. Аб шлюбаваных.
Крыніца: НГАБ, ф. 800, воп. 1, спр. 2, арк. 105.




2.6. в. Азяраны Пінскага пав. 1748 г. Аб ахрышчаных.
Крыніца: НГАБ, ф. 136, воп. 13, спр. 1436, арк. 1.



2.7. в. Азяраны Пінскага пав. 1748 г. Аб шлюбаваных.
Крыніца: НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1436, арк. 71.



2.8. в. Блонь Мінскага пав. 1756 г. Аб шлюбаваных і народжаных.
Крыніца: НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1091, арк. 71.



2.9. в. Людзянеўчы Мазырскага пав. 1757 г. Аб народжаных.
Крыніца: НГАБ, ф. 136, воп. 13, спр. 1393, арк. 1.




2.10. в. Белая Сарока Оўруцкага пав. 1759 г.
Аб шлюбаваных (мастак Ян Галаскевіч).
Крыніца: НГАБ, ф. 136, воп. 13, спр. 1440, арк. 93.



2.11. в. Белая Сорока Оўруцкага пав. 1759 г.

Аб памерлых (мастак Ян Галаскевіч).

Крыніца: НГАБ, ф. 136, воп. 13, спр. 1440, арк. 157.


2.12. в. Людзяневічы Мазырскага пав. 1760 г. Аб шлюбаваных.
Крыніца: НГАБ, ф. 136, воп. 13, спр. 1393, арк. 99.



2.13. в. Каплічы Мазырскага пав. 1760 г.

Аб народжаных (мастак Пётр Загароўскі).



Крыніца: НГАБ, ф. 136, воп. 13, спр. 1438, арк. 1.




2.14. в. Каплічы Мазырскага пав. 1760 г.


Аб шлюбаваных (мастак Пётр Загароўскі).

Крыніца: НГАБ, ф. 136, воп. 13, спр. 1439, арк. 1.





2.17. м. Свіслач Мінскага пав. (Св. Мікалая) 1770 г. Аб народжаных.
Крыніца: НГАБ, ф. 136, воп. 13, спр. 652, арк. 2.



2.18. в. Мацеевічы Аршанскаага пав. 1773 г.
Аб народжаных (мастак Андрэй Епіфановіч).
Крыніца: НГАБ, ф. 136, воп. 13, спр. 1127, арк. 1.

ДАДАТАК 3

Святары, якія вялі метрычныя кнігі на «рускай» мове:

N Тэадор. Святар царквы ў в. Гарадзец Пінскага пав. Вёў запісы па-«руску» за люты 1741 г.— жнівень 1775 г.¹²⁸

N Іосіф. Вікары царквы ў в. Гарадзец Пінскага пав. Вёў запісы па-«руску» за 1763—1768 г.¹²⁹

Аляшкевіч Тамаш. Святар царквы ў в. Дружылавічы Пінскага пав. Вёў запісы па-«руску» ў метрычных кнігах царквы ў в. Замошча Пінскага пав. за 1754 г.¹³⁰

Варсаба (Варсоба, Варсабовіч) Тэадор. Святар царквы ў в. Загорыны Мазырскага пав. Вёў запісы па-«руску» за май 1765 — студзень 1780 г.¹³¹ З сакавіка 1770 г. выкарыстоўваў трансліт. З другой паловы 1770-х гг. некаторыя запісы пачаў занатоўваць па-польску. Са студзеня 1780 г. перайшоў цалкам на польскую мову.

Гарачка Андрэй. Адміністратар царквы ў в. Грушнае Оўруцкага пав. Вёў запісы па-«руску» за студзень 1787 г.— студзень 1788 г.¹³²

Гарачка Лявон. Адміністратар царквы ў в. Грушнае Оўруцкага пав. Вёў запісы па-«руску» за ліпень 1787 г.¹³³

Грудніцкі Якуб. Святар царквы ў в. Азяраны Пінскага пав. Вёў запісы па-«руску» за верасень 1748 — студзень 1771 г.¹³⁴ У адзінковых запісах выкарыстоўваў трансліт. З лютага 1771 г. перайшоў на польскую мову.

Драганіцкі Юры. Святар царквы ў в. Белая Сарока Оўруцкага пав. Вёў запісы па-«руску» за красавік 1791 г.— люты 1795 г. Выкарыстоўваў мяшаную кірылічна-лацінскую графіку ў вядзенні запісаў.

Завітневіч Стэфан. Святар царквы ў в. Жыткавічы Мазырскага пав. Вёў запісы па-«руску» за лістапад 1743 г.— снежань 1759 г.

Завітневіч Рыгор. Святар царквы ў в. Жыткавічы Мазырскага пав. Верагодна, сын папярэдняга святара. Вёў запісы па-«руску»

¹²⁸ НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 306.

¹²⁹ НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 306.

¹³⁰ LVIA, f. 597, ар. 2, б. 123, л. 50.

¹³¹ НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1394.

¹³² НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1442.

¹³³ НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1442.

¹³⁴ НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1436.

за снежань 1759 г.— лістапад 1762 г. З лістапада 1762 г. пачаў весці запісы па-польску. У пратаколе візітацыі за 1777 г. адзначана, што айцец Рыгор быў высвечаны ў сан толькі ў 1763 г.¹³⁵ Сын, Васіль Завітневіч, стаў наступным святаром пры гэтай жа царкве, з канца 1790-х гг. займаў пасаду туроўскага дэкана, з пачатку 1800-х — рэчицкага¹³⁶.

Загароўскі Максім сын Яна. Вікары царквы ў в. Людзяневічы Мазырскага пав., сын святара гэтай жа царквы. Вёў запісы па-«руску» за 1766—1768 гг.¹³⁷ У канцы 1780-х гг. займаў пасаду петрыкаўскага дэканана¹³⁸.

Загароўскі Ян. Святар царквы ў в. Людзяневічы Мазырскага пав. Вёў запісы па-«руску» за снежань 1757 г.— студзень 1772 г. Са студзеня 1770 г. пачаў весці запісы пераважна, а са студзеня 1772 г. выключна па-польску¹³⁹.

Зубовіч Самуіл сын Яна. Святар царквы ў м. Мір Навагрудскага пав., сын святара гэтай жа царквы. Вёў запісы па-«руску» за 1679—1687 гг.¹⁴⁰

Зубовіч Ян. † 02.1679. Святар царквы ў м. Мір Навагрудскага пав. Нясвіжскі пратапоп. Вёў запісы па-«руску» за 1653—1679 гг.¹⁴¹

Ількоўскі Ян. Святар царквы ў в. Высацк Слонімскага пав. Слонімскі пратапоп. Вёў запісы па-«руску» ў 1632 г.¹⁴²

Кміта (Кмета) Іянікі сын Цімоха. Святар царквы ў в. Белая Сарока Оўруцкага пав., сын святара гэтай жа царквы. Вёў запісы па-«руску» за студзень 1751 г.— люты 1775 г.¹⁴³

Маскалевіч Ціт. Святар царквы ў в. Балажэвічы Мазырскага пав. Вёў запісы па-«руску» за 1761 г.¹⁴⁴

Мігай Лявон. Святар царквы ў г. Рэчыцы Рэчыцкага пав. Вёў запісы па-«руску» за чэрвень 1751 г.— люты 1753 г.¹⁴⁵ Яго сын

¹³⁵ НГАБ, ф. 136, вол. 1, спр. 41240, арк. 7 адв.

¹³⁶ Лісейчыкаў, *Святар*, 252.

¹³⁷ НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1393.

¹³⁸ Лісейчыкаў, *Святар*, 255.

¹³⁹ НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1393.

¹⁴⁰ *Описание церквей и приходов Минской епархии. Т. IX: Новогрудский уезд, 101—102.*

¹⁴¹ Там же.

¹⁴² НГАБ, ф. 319, вол. 2, спр. 499, арк. 2.

¹⁴³ НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1440.

¹⁴⁴ LVIA, f. 597, ар. 2, б. 125, л. 11.

¹⁴⁵ НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1083, арк. 10—13 адв.

Аляксей быў пераведзены ў Мінскі павет да царквы ў в. Грэбень. Метрыкі складаў па-польску, але з фрагментарным выкарыстаннем кірыліцы (асабліва пры напісанні імёнаў уласных).

Нарановіч Ян. Святар царквы ў м. Пагост Аршанскага пав. Вёў запісы па-«руську» за жнівень 1726 г.— студзень 1745 г. Са студзеня 1733 г. перайшоў на выкарыстанне трансліта¹⁴⁶.

Нявескі Марк. Адміністратар царквы ў в. Грушнае Оўруцкага пав. Вёў запісы па-«руську» за ліпень 1788 г.— снежань 1795 г.¹⁴⁷

Пятушка Ян. Святар царквы ў в. Высацк Слонімскага пав. Вёў запісы па-«руську» ў 1664 г.¹⁴⁸

Ральцэвіч Іосіф. Святар царквы ў м. Узда Мінскага пав. Вёў запісы па-«руську» за снежань 1717 г.— каstrychnік 1718 г.¹⁴⁹

Сафаневіч Арцём. Адміністратар царквы ў в. Грушнае Оўруцкага пав. Вёў запісы па-«руську» за верасень 1787 г.— студзень 1788 г.¹⁵⁰

Сафаневіч Гаўрыл. † 10.03.1786. Святар царквы ў в. Грушнае Оўруцкага пав. Вёў запісы па-«руську» за студзень 1773 г.— сакавік 1786 г.¹⁵¹

Тарановіч Ян. Святар царквы ў м. Пагост (Пагост-Загародскі) Пінскага пав. Вёў запісы па-«руську» за студзень 1754 г.— снежань 1770 г. У перыяд з лістапада 1750 г. па студзень 1754 г. выкарыстоўваў польскую мову. Апошні запіс па-«руську» гэта запіс аб смерці самога айца Яна 26 студзеня 1771 г. Вікарый гэтай жа царквы ў той жа самы час выкарыстоўваў толькі польскую мову.

Чачот Цімох. Адміністратар царквы ў в. Грушнае Оўруцкага пав. Вёў запісы па-«руську» за сакавік— чэрвень 1786 г.¹⁵²

Шумскі Пракоп. Адміністратар царквы ў в. Грушнае Оўруцкага пав. Вёў запісы па-«руську» за жнівень 1787 г.¹⁵³

Юнацкевіч Юрый. Святар царквы ў в. Белая Сарока Оўруцкага пав. Вёў запісы па-«руську» за ліпень 1775 г.— снежань 1788 г.

¹⁴⁶ НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1068.

¹⁴⁷ НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1442.

¹⁴⁸ НГАБ, ф. 319, вол. 2, спр. 499, арк. 7.

¹⁴⁹ НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1064.

¹⁵⁰ НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1442.

¹⁵¹ НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1442.

¹⁵² НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1442.

¹⁵³ НГАБ, ф. 136, вол. 13, спр. 1442.

Bibliography

Archeograficheskiy sbornik dokumentov, otnosiashchikhsia k istorii Severozapadnoi Rusi, izdavaiemyi pri Upravlenii Vilenskago Uchebnago Okruga. Vol. XII. Vilnius, 1900.

Archiwum Państwowe w Lublinie, z. 95, sp. 101.

Bolek, Anna. «Rozwój poglądów na tak zwaną «mowę prostą» w XVI i XVII wieku.» *Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace językoznawcze* 74 (1983): 27–33.

Heneralni vizytačni tserkov i monastyry Volodymyrskoi uniinoi eparkhii kintsia XVII — pochatku XVIII stolit: knyha protokoliv ta okremi opisy. Wizytačne generalne cerkwi i monasterów unickiej eparchii włodzimierskiej końca XVII — początku XVIII wieku: księga protokołów oraz inne opisy. Edited by Andrzej Gil and Ihor Skochylas. Lviv-Lublin: Instytut ukraïnskoї arkheohrafii ta džhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho, 2012.

Karskii, Efim F. *Bielorusy. Tom III. Ochierki sloviesnosti bielorusskogo plienieni. 2. Staraia zapadno-russkaia pismiennost.* Pietrograd: 12-ya Gosudarstvennaia Tipografia (b. Akademija Nauk), 1921.

Kishka, Leon. *Lexikon, sirech Slovesnik Slavenskii. Imieishch v siebie slovesa pierwieie Slavienskiia, azbuchnyia, po siem zhe Polskiia. Blagopotriebyi k vyrazumieniu slovies Slavenskikh, obrietaiushchikhsia v knigakh tserkovnykh, izobrazhen.* Suprasl, 1722.

Kishka, Leon. *Now rożnych przypadków z pełni doktorow theologii moralnej zjawiony, to iest Kazusy Ruskiemu duchowieństwu przez o. Leona Kiszke, bazyliana, spisane y do druku podane roku 1693.* Lublin, 1693.

Kishka, Leon. *Sobranie pripadkov kratkoie, i dukhovnym osobom potriebnoie. Imushchieie v siebie Nauku o Sakramientakh, o diesiat Bozhiikh Prikazaniakh, o Prikazaniakh Tserkovnykh, i o Nautse Khristianskoi, s vykladom Simvola ili Ispovedaniia Viery Pravoslavnyia Kafolicheskii, s vykladom Molityv: Otchie Nash: i Bogoroditse Dievo: Takozhdie Nauku, kako podobaiet nastavliati malykh ili nieviezhov v Viery Pravoslavnoi, sodierzhashchieie.* Suprasl, 1722.

Korzo, Margarita. *Ukrainskaia i belorusskaia katekheticheskaia traditsiia kontsa XVI — XVIII vv.: stanovlenie, evolutsiia i problema zaimstvovanii.* Moskva: «Kanon+» ROOI «Reabilitatsiya», 2007.

- Kovalevskaia, Yevgeniia G. *Istoriia russkogo literaturnogo yazyka*. Moskva: Prosveshchenie, 1978.
- Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 597, ap. 2, b. 123.
- Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 597, ap. 2, b. 125.
- Liseichykau, Dzianis. «Bielaruskamounyia dakumenty u spravavodstvie uniiackai carkvy piershai tretsi XIX st.» *Arkhivaryus: zbornik navukovykh paviedamlienniau i artykulau* 3 (2009): 66–73.
- Liseichykau, Dzianis. ««Poneže Swiaty Sobor Zamoyski krypko poweliwait...»: sfalsifikavanaia vizita carkvy u v. Dzmitravichy Arshanskaha pavieta Vialikaha Kniastva Litouskaha 1621 hoda.» *Arkhivaryus: zbornik navukovykh paviedamlienniau i artykulau* 14 (2016): 158–174.
- Liseichykau, Dzianis. *Shtodzionnaie zhytstio uniiackaha parafialnaha sviatara bielaruskala-litouskikh ziamiel 1720–1839 hh*. Minsk: Miedysont, 2011.
- Liseichykau, Dzianis. *Sviatar u bielaruskim sotsyumie: prasapahrafia uniiackaha duchavienstva 1596–1839 hh*. Minsk: Belarus, 2015.
- Miechkovskaia, Nina B. *Rannie vostochnoslavianskie grammatiki*. Minsk: Univiersitietskoye, 1984.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 126, vop. 1, spr. 114.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 1, spr. 41240.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 306.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 646.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 652.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 783.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 816.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 820.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 1040.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 1064.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 1068.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 1071.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 1083.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 1091.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 1127.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 1304.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 1392.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 1393.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 1394.

- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 1429.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 1436.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 1438.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 1439.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 1440.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 136, vop. 13, spr. 1442.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 319, vop. 2, spr. 499.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 319, vop. 2, spr. 754.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 800, vop. 1, spr. 2.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 1502, vop. 1, spr. 9.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, f. 3245, vop. 8, spr. 9.
- Natsyianalny Histarychny Archiu Bielarusi, kalekcia lichbavykh kopii № 17, spr. 1.

Opisanie tserkvei i prichodov Minskoi eparchii, sostavленное по официальному зательному от приходов сведеніям. T. I. Minskii uezd. T. II. Borisovskii uezd. T. III. Slutskii uezd. T. IV. Ihumenskii uezd. T. V. Mozyrskii uezd. T. VI. Pinskii uezd. T. VII. Bobruiskii uezd. T. VIII. Rechitskii uezd. T. IX. Novogrudskii uezd. Minsk, 1879.

- Rossiiskii Gosudarstvennyi Istoricheskii Arkhiv, f. 823, op. 3, d. 409.
- Rossiiskii Gosudarstvennyi Istoricheskii Arkhiv, f. 823, op. 3, d. 420.
- Rossiiskii Gosudarstvennyi Istoricheskii Arkhiv, f. 823, op. 3, d. 455.
- Slizh, Natallia. «Sfiery vykarystannia starabielarskai movy iak pakazchyk iaie stanu razvitsias u XVI st.» *Acta Albaruthenica* 13 (2013): 187–198.

Synod prowincjalny ruski w mieście Zamostiu Roku 1720 odprawiony, a w R. 1724 za rozkazem S.K. de Propag. F. łacinskim językiem w Rzymie z druku wydany. Potym wkrótce z zalecenia J.W.J.X. Leona Kiszki, metropolity Całej Rusi, na polski przez J. X. Polikarpa Filipowicza, Z. S. Bazylego W., opata Pinskiego na Leszczu, przewiedziony. W tym języku dopiero z słów istnością i sposobem pisania tamtych lat pisarza i z krótkim od tegoż dla spowiedników pamiętnikiem przedrukowany Roku Panskiego 1785. Vilnius, 1785.

Synodus Provincialis Ruthenorum Habita in Civitate Zamosciae Anno MDCCXX. Sanctissimo Domino Nostro Benedicto PP. XIII Dicata. Roma, 1724.

Tiemchin, Siergiei Y. «Funktsionirivanie ruskoi movy i iierarchia tserkovnykh tiekstov.» *Studia Russica* xxiii (2009): 226–234.

Urublieuski, Vadzim V. «Pryklad aktykatsyi hieniealahichnykh dokumentau u aktavykh knihakh Lidskaha grodskaha suda.» *Arkhivaryus: zbornik navukovykh paviedamlienniau i artykulau* 14 (2016): 117–126.

Vizity uniiatskich cerkvau Minskaha i Navahrudskaha saborau 1680–1682 hh.: zbornik dakumentau. Edited by Dzianis Liseichykau. Minsk: I. P. Lohvinau, 2009.

Volumina Legum. Przedruk zbioru praw staraniem xx. pijarow w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782 wydanego. Tom V. Saint Petersburg, 1860.

Zhitietskii, Pavel I. *Ocherk litieraturnoi istorii malorusskago narechiia v XVII vekie s prilozheniiami slovaria knizhnoi malorusskoi rechi po rukopisi XVII wieka.* Kyiv, 1889.

Abstract

“Az, Ierei...”: Ruthenian Language of Parish Registers of Uniate Churches of the Grand Duchy of Lithuania in the 17th–18th Centuries

The article deals with the use of the Ruthenian language in papers of the Uniate Church of the Grand Duchy of Lithuania in the 17–18th centuries. The research is based on the analysis of the content of hundreds of original parish registers of Uniate churches that are kept in the National Historical Archives of Belarus. The methods of analysis that permit to define the time and reasons for translation of concrete parish works into the Polish language have been devised by author. The collection of data obtained during the research gives a possibility to distinguish several imaginary regions of intensity of using the Ruthenian language. It also considers lexical and the orthographic features of the language in which parish registers were being kept, use of the Cyrillic and Latin script in writing the Ruthenian text.

Keywords: Ruthenian language, “prosta mova” (“simple language”), transliteration, parish registers, the Grand Duchy of Lithuania, the Uniate Church.

Василь Кметь

Історичні студії у Львівській єзуїтській академії (1661–1773)

У статті на прикладі Львівського єзуїтського колегіуму простежено тривалий процес поступового запровадження історичних студій до моделі шкільництва Товариства Ісуса. Ця модель, закріплена незмінним до ліквідації Товариства освітнім статутом 1599 р. «Ratio Studiorum», формально не передбачала викладання історії як самостійної дисципліни, однак певні знання про минуле учні отримували впродовж усього курсу навчання. У першій половині XVII ст. джерелом таких знань були тільки античні автори, чиї тексти слугували за взірець при вивченні латинської мови й риторики, а також за криницю набуття «eruditio». Разом з тим, оскільки в «Ratio Studiorum» не було прямих заборон щодо використання творів нової історіографії, викладачі могли проявляти власну ініціативу, аби давати молоді ширше коло знань. Зокрема, велику роль у поширенні такої «свободи викладання» зіграли бібліографічний порадник Антоніо Пессевіно (I вид.: Рим, 1593), де вперше радилося доповнювати лекції працями «нових» авторів, а також перший підручник нової історії для єзуїтських шкіл Ораціо Торселіні (I вид.: Рим, 1598). У Львові промовистим доказом зміни ставлення до історії стали написані в 1660-х рр. перші праці професорів колегіуму Мацея Велевича та Яна Зуховича з описом актуальних подій. Тоді ж, під тиском запитів суспільства, у курсах риторики стали виопуклювати політичне ораторство — з акцентом на необхідних у тогочасному його жанрі знаннях генеалогії, геральдики, історичної географії, історії права та «національного минулого». Ці новації знайшли продовження упродовж кінця XVII — середини XVIII ст. у низці праць львівських професорів та в уживанні ними західних підручників історії (у статті та й та детально розглянуто). У такий спосіб запровадження у Львові з 1739 р. історії як окремої ділянки студій стало логічним підсумуванням перемін, що поступово нагромаджувалися.

Ключові слова: історичні студії, Товариство Ісуса, Львівський єзуїтський колегіум.

of Ukraine strengthens doubts about courtesy of Prokopovych's conclusions. Examination of the engraving allows to say that there are no reasons to make an inference about the extreme poverty of the monastery and College. Then this inference helps both to evaluate critically Prokopovych's negative characteristics of the school leaders and to analyze the reasons of Archbishop's intents to say about Gugurevych like this.

Keywords: Kyiv-Mohyla Collegium/Academy, Kyiv Confraternal school monastery, Feodosii Gugurevych, Feofan Prokopovych, holy-water basin of 1686.

Про авторів

Бліндер Степан – бакалавр історії (Національний університет «Києво-Могилянська академія»), магістрант кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Кметь Василь – кандидат історичних наук, доцент, директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. Автор та член редакційної ради «*Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка*» в 2 т. (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011; 2014).

Кузьмина Світлана – доктор філософських наук, доцент, вільний дослідник. Остання книжка: «*Філософія освіти і виховання в київській академічній традиції XIX – початку ХХ ст.*» (Сімферополь: Н. Оріанда, 2010).

Лісейчикав Денис – кандидат історичних наук, заступник директора Національного історичного архіву Беларусі, м. Мінськ. Остання монографія: «*Святар у беларускім соцыуме: прасапаграфія ўніяцкага духавенства 1596–1839 гг.*» (Мінск: Беларусь, 2015).

Лоштин Назарій – аспірант кафедри давньої історії України та архівознавства історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка; бібліотекар відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Маслійчук Володимир – кандидат історичних наук, докторант кафедри культурології і соціальних комунікацій Харківської державної академії культури, редактор сайту www.historians.in.ua. Остання монографія: «*Неповнолітні злочинці в Харківському намісництві 1780–1796 pp.*» (Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2011).